

УМОВЫ ПАДПІСКІ:
 На 1 м-ц—90 к.; на 3 м-цы—2 р. 80 к.
 на 6 м-ца—5 р.; на 1 год—9 р. 75 к.
 Зьмена адрасу: насповага—10 к., інша-
 гароднага—20 кап.
 Падпіска і абслэгі прымаюцца: У Гал. Канторы газ. „Звязь“—г. Менск,
 63, троні паверх, ад 9 год. раніцы да 3-х гадз. дн. У акруговых гарадох—у
 Беа. Далрж. Выдавецтва і на усіх маш.-тв. канторах,
РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ТЭРАД
 Фундамент. Библиотеке Лен. Госуд.
 Университета
 Февр-дек.
 /Зв. 1./
 Орган.

ЗВЯЗДА
 істычнае партыі (большавікоў) Беларусі і Мен. АККП(б)Б.

РЭДАКЦЫЯ І ТАЛІОН ПІСЬМ
 1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дн.:
 тэлефон № 10-74. 2) Скаржар рэдакцыі—
 ад 12 да 2-оо гадзін дн., тэл. № 6-12.
 3) Начы рэдактар (адресны) ад 6 гадз.
 веч. тэл. № 6-42
 Кіраун. Гал. Кантора
 Кантора абслэгі падпіскі
 Тэл. № 781.
1928 г.
№ 54 (2861)
 Кошт асабіста пачтаў ўсёгдз 5 кд.
Год выданьня дванаццаты.

СЕНЬНЯ У НУМАРЫ

9 МЕСЯЦАЎ ГЭРАІЧНАЙ БАРАЦЬБЫ АМЭРЫКАНСКІХ ГАРНЯКОЎ.

Хлусьня польскага друку аб т. Ульянаве.
 Катастрофа ў капальнях у Нямеччыне.

Праезд пэрсідзкага міністра вайсковых спраў.—Чым Беларусь адзначаць міжнародны жаночы дзень.—Яўрэйскія хаты-чытальні.—Палешаньне дабрабыту стапіцы.—Выплата выйгрышаў па пазыцы індустрыялізацыі.—Новыя дамы для рабочых.

АРТЫКУЛЫ:
 За што судзяць Беларускую Грамаду.—Аб новым с.-г. падатку на 1928-29 г.—Школы і абарона краіны.

Аб перашкодах у будаўніцтве калгасаў

Тыя мерапрыемствы, якія намячаюцца ўрадам у сельска-гаспадарчую кампанію бягуцага году, заагэраюцца па лініі больш шырокай дапамогі беднае шляхам аб'яднаньня ў калгасы і ўцягваньня ў сельска-гаспадарчую кааперацыю.

Стварэньне такіх форм землярарыстаньня, якіх-б стымулявалі капэраваньне бядняцкіх і сярэдніцкіх пластоў вёскі, салвейнічаюць адначасова і ўзмаценьню вытворчае магутнасьці сельскае гаспадаркі і забесьпечваньню сацыялістычнага разьвіцьця вёскі.

Прадасы, якія адбываюцца вараз у вёсцы, поўнасьцю пацвярджаюць і правільнасьць нашай лініі, і налічча цягі маламоцных пластоў да арганізацыі калектыўных гаспадарак. Факты гавораць аб тым, што бядняцкае і маламоцнае сялянства рашуча ідзе насустрач калектыўнаму аб'яднаньню. Цяга да яго павялічваецца з кожным днём.

жак. Услві дапушчаны фармалізм, заціжка, цяганіна могуць самым адмоўным чынам адбіцца на далейшым разьвіцьці калгасаў і могуць стаць козырам у руках варажых нам сіл вёскі.

Бальшавіцкая рашучасьць, энэргія, шпаркасьць павінны былі абаліва моцна праляцца тут.

Між тым мы маем цэлы рад фактаў, якія гавораць аб тым, што рад органаў і пават тых, што блізка датычаць сялянства, правяляюць у гэтай справе расхлябанасьць, якая мяжуецца са значыствам, выкрываючы самыя горшыя віды цяганіны.

Чым сапраўды тлумачыць напрыклад такіх зьявішчы:—13 вёсак Аршавшчыны пастанавілі перайсьці на калгасы. І што-ж? Пастановы марнуюцца зяморганамі на працягу 4-5 месяцаў,—ляжаць бяз усякага руху. «Няхай паляжаць, а там будзем бачыць».

Тыя-ж сьведкі, тыя-ж крыніцы

ВАРШАВА, 1. Учора перад судом у Вільні па справе Грамады паказаньні даваў паліцэйскі камісар Васілеўскі. Агулам, ён паўтарае тое, што раней паказаў Ясінскі. Довадам сувязі, якая існавала паміж Грамадой і Камінтэрнам, зьяўляюцца, па словах сьведкі, наступныя факты: пасья ліквідацыі Грамады «Известия» выступілі з артыкуламі супроць белага тэрару ў Польшчы; ЦК кампартыі ў сваіх адозвах зазначае, быццам, на «некансьпіраванасьць Грамады».

На пытаньне абароны, адкуль вядома, хто належаў да кіруючай пяцёркі Грамады, Васілеўскі адказаў, што так яго інфармавалі яго агенты, якім ён даваў. Адказваючы на далейшыя запытаньні абароны, Васілеўскі прымушан прызнаць, што Грамада была легальнай арганізацыяй, яе друк таксама быў легальным.

Падсудны Дарашкевіч выступае з заяваю, што дзейнасьць Грамады была вядома паліцыі, бо прадстаўнікі паліцыі прысутнічалі на ўсіх пасяджэньнях і сходах Грамады. Працягваючы далей свае паказаньні, Васілеўскі заяўляе, што ён сачыў за работай Грамады пры дапамозе правакатараў і «нагляданьняў». Аб тым, што Грамада атрымала ў Данцыгу 15.000 даляраў, Васілеўскі даведаўся ад Гурына. З другіх крыніц яго паведамлілі, што Грамада атрымала 30.000 даляраў. Ці былі гэтыя грошы запісаны ў кнігах Беларускага банку, Васілеўскі ня ведае. На запытаньне Луцкевіча, Васілеўскі заяўляе, што Луцкевіч быў душою беларускага руху і кіраваў гэтым рухам па дырэктывах Камінтэрну.

Пасья гэтага падсудны Сьветкоў зьяўнуўся да Васілеўскага з некалькімі пытаньнямі на беларускай мове. Васілеўскі, відавочна, забыўшыся, што гадзіну таму назад ён запэўняў, што штодзённа чытае беларускі друк, заяўляе, што ён не разумее беларускай мовы. Пасья допыту Васілеўскага, суд распачаў допыт майёра Меера пры зачыненых дзьвярах.

Кампанія польскага друку проці тав. Ульянава

ВАРШАВА, 1. Большасьць сёньняшніх газет друкуе зьмест інтэрв'ю, якое дадзена тав. Ульянаву прадстаўніку «ТАСС» і ў якім ён категарычна запіў, што ні ён, ні паўнамоцнае прадстаўніцтва СССР у Польшчы ніякіх адносін да інкрымінававай Беларускай Грамады дзейнасьці ня мае.

«Эпока» называе ў агулоўку гэтае інтэрв'ю «няпрыгожым алачыствам сьведкага дыпламата» і заяўляе, што Ульянаў «умешваецца ў перадвыбарчыя справы Польшчы».

СУПРОЦЬ ТЭРАРУ ПІЛСУДЧЫНЫ ПРАТЭСТ СЯЛЯНСКАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛУ

МАСКВА, 1. У гутарцы з супрацоўнікам «ТАСС», генэральны сакратар Сялянскага Інтэрнацыяналу—Тэадаровіч заявіў, што, з мэтай прадстаўіць дзейнасьць Беларускай Грамады ў выглядзе «маскоўска-савецкай агэнтуры», сьледзяць пракуратура і міністр юстыцыі Мейштовіч у радзе афіцыйных дакумантаў, што адносліца да працэсу Грамады, даюць рад фальшывых зьвестак аб дзейнасьці Сялянскага Інтэрнацыяналу.

Міжнародная сялянская канфэрэнцыя адбылася ня ў верасьні 1929 году, а ў сярэдзіне кастрычніка. Яна была склікана не на ініцыятыву Камінтэрну, а па ініцыятыве сялянскіх дзеячоў розных краін, якіх прыехалі ў Маскву на сельска-гаспадарчую выставку. Назва, дадзеная Сялянскаму Інтэрнацыяналу—«Сялянскі Інтэрнацыянал»,—ня зьяўляецца міжнароднай па-запарэверная. Яго назва: «Міжнародны Сялянскі Савет». Ён зьяўляецца міжнароднай па-запарэвернай. Яго назва: «Міжнародны Сялянскі Савет». Ён зьяўляецца міжнароднай па-запарэвернай. Яго назва: «Міжнародны Сялянскі Савет».

Наш пратэст павінен быць пачуты ва ўсім сьвеце

НАРАДА МОПРАЎСКАГА АКТИВУ

1-га сакавіка ў клубе імя Карла Маркса адбылася нарада МОПР'аўскага актыву па пытаньні аб працэсе Грамады. Нарату адкрывае ўступным словам старшыня акруговага камітэту МОПР'у т. Мірэцкі, які ўказвае на вялікае значэньне пратэсту.

З влізім дакладам аб працэсе Грамады выступае тав. Сянькевіч. У цяперашні момант,—кажа тав. Сянькевіч,—у краіне, кроўна звязанай з Савецкай Беларуссю, у Заходняй Беларусі адбываецца суд над нацыяй. Працэс Грамады, які праходзіць у Вільні, мае ня толькі беларускае значэньне, але і міжнароднае. Не дарма гукі пратэсту чуюцца ня толькі ў СССР, але і ў Амэрыцы, Англіі, Нямеччыне і ў іншых краінах.

Далей тав. Сянькевіч пераходзіць да гістарычнага агляду Беларусі. Толькі дзякуючы Кастрычніку, гаворыць далей тав. Сянькевіч, Беларусь атрымала магчымасьць самастойнага жыцьця. Я ня буду спыняцца па тым, якіх вялікіх дасягненьняў мы маем. Даволі паказаць, што ў нас ёсьць звыш 5.000 пачатковых беларускіх школ, сотні сярэдніх навуковых устаноў, 4 вышэйшыя інстытуты Беларускае Культуры і рад іншых інстытутаў. Хуткім тэмпам разьвіваецца беларуская культура.

Што-ж робіцца ў 30-ці вярстох ад нас, у Заходняй Беларусі? Каб растлумачыць тым настроі, якіх маюцца ў рабочых і сялян Заходняй Беларусі, трэба ўлічыць эканамічнае становішча, якое стараліся і непаздальнае праца, як у аэнаграфічных аддзелах, так і ў галіне прамысловасьці і вясковае гаспадаркі.

культурную работу і ўвэрэла да арганізацыі, якая налічвае да 100 тыс. членаў. Гэты рост навіў страх на польскі ўрад і ён пачаў шукаць шляху да разьбурэньня гэтай арганізацыі. Знайшліся правакатары і па падставе іх яўна ірвакацыйных паказаньняў разбураецца культурная арганізацыя. Польшча, стварыўшы працэс, намылілася. Яна не чакала пратэсту і абурэньня ва ўсім сьвеце.

Наш абавязак,—заканчвае тав. Сянькевіч,—абавязак беларускага МОПР'у, заклікаць да магутага пратэсту пралетарыят усяго сьвету супроць ганебнай расправы.

Далей з вялікай прамовай выступіў тав. Гельтман. Тав. Мірэцкі, спыніўшыся на значэньні працэсу, гаворыць, што яшчэ не выстарчала ўсе эпізоды з працэсам Беларускай Грамады. Неабходна скарыстаць два месяцы, у якіх будзе працягвацца працэс. Для шырокага азнайменьня рабочых мас з гэтым працэсам і з правакатарскай палітыкай павяжага ўраду.

Па ўсіх прадырмствах і установах павінны быць праведзены мітынгі пратэсту. Патрэбна мотарызаваная дапамога падсудным у працэсе Грамады. Неабходна правесці шэфства мопраўскіх лэчэк над асобнымі падсуднымі. Лячкі МОПР'у павінны шырока інфармаваць рабочых і служачых аб ходзе працэсу. Павінны быць публікаваны спецыяльныя дошкі, на якіх-бы асьвятляўся ход працэсу.

Актывам прымаецца адвагалівае рэвалюцыя пратэсту супроць працэсу Грамады.

затримляюцца Наркмазем у працягу доўгіх месяцаў.

Усё гэта факты, аб якіх мы ведаем, якія мы падмічалі, а колькі на ўважаных, піжае яшчэ не зарэгістраваны факты названых адносін да такой важнай справы?

Каб КП(б)У, усё гэе арганізацыі на месцах павінны ўздзеіць на рашучую барацьбу з такімі зьявішчамі. Трэба ведаць, што яны могуць быць небяспечнымі пры практычным ажыццяўленьні палітыкі партыі ў вёсцы.

Васвяшчэная сяўба набліжаецца. Іменна зараз, у перыяд падрыхтоўкі да яе, павінна быць максымальна выкарыстана ўсё для арганізацыі калектываў. Перашкоды, якія залежаць ад нас, павінны быць самым рашучым чынам зьнішчаны для ажыццяўленьня гэтай задачы.

Што дазваляе аб'ектны падглядчы і адпаведнае Сялянскаму Інтэрнацыяналу і наасобнымі сялянскімі арганізацыямі, быць прэзідэнтам Сялянскага Інтэрнацыяналу ў дачыненні да ўсіх абароны сялянства ўсёй краіны ў адносінах да «Поста», «Выстава», «Выстава», «Выстава» і інш., але да перапіскі з тагачасным міністрам земляробства Яніцкім.

Зьявіліся да працоўных усёй краіны з гэтым абавязаннем і адаслоўніцтвам пражурты і міністра Мехітовіча, прэзідэнтам Сялянскага Інтэрнацыяналу пратэстуе разам з сялянствам усёму супроць палітыкі тэрару і ашуканстваў фашыскай дыктатуры Пилсудкага, накіраванай супроць вызваленчых рабоча-сялянскіх руху нацменьшасці і супроць працоўных кароткай Польшчы. Сялянскі Інтэрнацыянал зваліцца да працоўных усёй краіны з заклікам стаць на абарону сваіх братаў і пратэставаць супроць фашыскай дыктатуры ў Польшчы.

САВЕЦКАЯ НАФТА ЦЯЖЭ ў АНГЕЛЬСКІЯ ГАРАДЫ

ЛЕНДАН, 2. Пытаньне аб скарэстанні савецкай нафты становіцца адным з асноўных пытаньняў муніцыпальнае палітыкі. Бірмінгем, Ліверпуль, Лідс і іншыя гарады парашылі закупаць савецкую нафту, не зважаючы на кампанію «Дэйлі Мэйл».

АНГЛІЯ І СССР

Расійскае пытаньне ў палаце вобшчын

ЛЕНДАН, 1. На паседжэньні палаты вобшчын член рабочай партыі Вэджвуд задаў прэмеру Балдвіну пытаньне, ці зьявіцца следчая камісія па справе Грэгора Лойт у газэты «Дэйлі Мэйл», якая першая апублікавала «ліст Зіноўева», з мэтай высвятліць, як гэты ліст да яго трапіў. Балдвін адказаў, што паводле яго вестак, шведская газэта не апублікавала «ліст Зіноўева» да афіцыйнага паведамленьня аб гэтым зьбедзе, таму воглед Вэджвуд, што копія ліста кім-небудзь была неаказаным чынам перададзена газэце, выдана для яго аўсім новым.

Вэджвуд тады зноў задаў пытаньне: «Ці вядома прэмеру, што такога роду падарэньне было высунута ў дачыненні самаю следчай камісіяй?» Балдвін адказаў, што яму невядома, каб дзе-небудзь было высунута такога роду падарэньне.

Таму допуат рабочай партыі Кэворты з'яўляў: ці-ж Балдвін ня чытаў у афіцыйнай справе, што адной з прычынаў імя прамусла міністэрства замежных справ апублікаваць ліст, было меркаваньне, што некаторыя газэты мелі ўжо яго ў сваім распараджэньні.

Балдвін адказаў, што ня думае, каб пытаньне Кэворты можа што неабходна агульнае ў пытаньні, узытым Вэджвудам. Таму Вэджвуд, напярэйшы прапачэньні па сваю настойлівасьць, запытаў, ці чытаў Балдвін даклад следчай камісіі рэйлі, чым складаў свой

адказ, бо ў дачыненні гэтым вырабна вызначалася, што ліст трапіў у першую чаргу ў рукі газэты. Балдвін адказаў, што чытаў, а ўрашце поўнасьцю падвердзіў свой панарэдні адказ.

ЛЕНДАН, 1. На паседжэньні палаты вобшчын член рабочай партыі Пэлінг запытаў Чэмбэрлена, ці вядома яму, што нямецкі экспарт у Расію пераважна сьць за апошні год экспарт усёй ішмай краіны, і ці не сьварыцца ангельскі ўрад прысутнасьцю савецкіх прадстаўнікоў у Жэневе 15-га сакавіка для аб'ява зьявіць пытаньні аб аднаўленьні дыпламатычных адносін і павлічэньні гандлю паміж абедзьвюма краінамі.

Чэмбэрлен адказаў, што зьвесткі аб нямецкім экспарце ў Расію яму вядомы, аднак ён не мяркуе пачынаць акую-небудзь дыскусію ў Жэневе з савецкімі прадстаўнікамі.

Адказваючы члену рабочай партыі Рэйлі, які запытаў, ці ня лічыць Чэмбэрлен пажаданым павлічэньні гандля паміж Англіяй і Расіяй, апошні адказаў, што зраўнеда, гэта важнае, але з боку Англіі яна ніякіх прычын, які-б перашкаджалі разьвіццю гандлю. На пытаньне члена рабочай партыі Пэлінга, ці вядома Чэмбэрлену, што ад косу падлету на Арнос, гандля паміж Англіяй і Расіяй сьцінуўся і таму ці ня парэ ўжыць актэ-небудзь крокі для аднаўленьня гэтага гандлю. Чэмбэрлен адказаў, што ў яго вестал аб сымвельні гандлю з Расіяй няма.

часткі? Прамысловыя цэнтры, як Беласток, Горадня, Віцебск, Мера сталі імі быць, будучы адравачы ад СССР і ня маючы рынку ў збыту. Польшча ікнецца да таго, каб абярвудь Заходнюю Беларусь у аграрную калёнію. У Заходняй Беларусі пануюць яшчэ буйныя памешчкі, клясе Раковіцкіх, Ченскія і інш. Акрамя таго ўдэкае сьліяства яшчэ палітыка асаблівства. Польскі ўрад раздае землі ўпачочу дэмабілізаваным названцам, насаджаючы польскае казачства, моцна ўзбройваючы іх. Сьліяства перціпіль таксама ад вялікіх палаткаў і штрафаў. Эканамічнае прыгнечаньне ідзе побач з палітычным і нацыянальным прыгнечаньнем. Беларусі ў зьрэнне немагчыма паступіць на дзяржаўную пасаду. Да беларускай мовы адносіцца з пагардаю. На ўсёй Заходняй Беларусі ёсьць каля двух дзесяткаў беларускіх пачатковых школ.

З прасай ня лепш. У працягу аднаго году было закрыта да 25-ці беларускіх газэт. Адначасова адускаюцца сотні тысяч прафэсійную правакацыйную прэсу. Кожны пратэст супроць прыгнечаньня карэцца турмою.

Пераходзічы да прашэу Грамады, тав. Сянькевіч указвае, што Грамада, змагаючыся за 8-мі гадыны рабочы дзень, нацыянальнае самазьяпаньне і г. д., нарастаюцца сымпатыямі рабочых і сялян Заходняй Беларусі. Грамада, будучы легальнай арганізацыяй, разьвіла вялікую

Канфлікты і крызісы у зурпейскай і амэрыканскай прамысловасьці барацьба нямецкіх мэталістых працягваецца сутычкі бастуючых з паліцыяй у Амэрыцы заняпад цяжкае індустрыі ў Англіі

9 месяцаў забастоўкі амэрыканскіх гарнякоў

ПЬЮ-ЭРК, 1. Барацьба пэнсільванскіх (П.-А. З. Ш.) гарнякоў, якія бастуюць ужо 9-ты месяц, прымае ўсё больш жорсткі характар. Учора ў горадзе Пітсбург два актывныя работнікі мясцовага гарняцкага саюзу былі забітыя з кулямэтаў на аўтамабілі, на якім знаходзіліся два невядомыя. У Пітсбургу выбухам бомбы пашэваны 12 дамоў у нягерцыянскім квартале і клуб паграў, члены якога працягваюць у канальніцкасьці, што ўжываюць неарганізаваную рабочую сілу. У зьявішчы а выбухам паліцыя абвінавачвае бастуючых у тым, што яны, быццам, торарызуюць паграўштрэйбракэраў.

Заспакаеньня няма

БЭРЛІН, 1. Згодна найвы агульна-німецкага саюзу мэталістых, 24-га лютага аднавілася работа ва ўсіх прадпрыемствах мэталевай прамысловасьці Сьрэдняй Намеччыны. Аднак, калі на сталаліцэйнх заводах у Магдэбургу і на металургічных прадпрыемствах у Таде ад-істрацыя прапачвала ўсёсьці двух-зьвешнюю работу, рабочыя адмовіліся падпарадкавацца гэтаму распаражэньню.

Крызіс у прамысловасьці Англіі

ТОМАС АБАРНЯЕ ІНТАРЭСЫ ПРАДПРЫЕМЦАЎ

ЛЕНДАН, 1. З прычыны заняпаду цяжкай прамысловасьці, чыгуначныя кампаніі перажываюць крызіс. У той-жа час у выніку адноснага ўздыму ў лёгкай індустрыі, прадпрыемствы якой знаходзяцца ў большасьці ў бану ад чыгунак, надзвычайна разьвіюся аўтамабільныя грузавы транспарт і амнібусныя зносіны.

Каб напавіць сваё пахонутае стапавішча і справіцца з канкурэцыйнай кампаніяй аўтамабільнага транспарту, чыгуначныя кампаніі патрабуюць надаць ім права ўжываць уласны аўтамабільны транспарт, якія яны чьпер, паводле закону, могуць нарастаюцца тэлыі ў абмежаваных разьмерках. У барацьбе, што ўзьялася, беруць чыныны ўдзел прарэаіюзы, якія абараняюць кожны пункт погляду «овай» прамысловасьці.

28-га лютага і 1-га сакавіка палата вобшчын праглядала законпраэнт аб наданьні буйношай ангельскай чыгуначнай кампаніі права ўжываць уласны аўтамабільны транспарт. Члены

прабавалі аб пераглядзе даўжыні рабочага дня. Часовая згода павінна быць зацьверджана канфэрэцыйнай фэаэукомаў бастуючага рабру, якая адбуваецца ў нідзею.

Перамовы накіонт патрабаваньняў гарнякоў у Клявдо пачувалі сьбыля. (Гарнякі рабру Клявдо дамагаюцца павлічэньня зарплата і скарэчэньня рабочага дня).

Дэянасьць кітайскіх партызан

ШАНХАЙ, 1. Ян паведамляюць з Ханькоу, рэвалюцыйныя атрады разьбурьлі паўдзёны вучастак Пекін-Ханькоу-скай агулкі. Партызанскія атрады пад кіраўніцтвам камуністаў разьбурьваюць актывную дэянасьць у раёне Мьяньяну (Хубэйская правінцыя, у 100 кілэм. ад Ханькоу). Параходныя зносіны паміж Ханькоу і Мьяньянам перарваны.

БЕЛЫ ТЭРАР

ТУРЭМНЫЯ ПАРАДКІ ў ЮГА-СЛАВІІ

ВЫКЛІКАЛІ БОЙКУ ў ПАРЛЯМАНЦЕ

ВЕНА, 1. Ян паведамляюць з Белаграда, на першым пасьля ўтварэньня новага ўраду Вучічовіча паседжэньні парляманту апавыцця тэрмінова прапачвала вызначыць парляманцкую камісію для расьсьледваньня ста авішча ў белаградзкай паліцэйскай турме.

Рад прамоўцаў зазначаў, што ў нецесных падзежных намерах зьявішчаюцца па 30-40 зьявоненых. Хворыя і здаровыя, крмынальныя і палітычныя трымоўца разам. Усіх зьявоненых нагуоця адыштаваньня жанчыны гвалцяцца па ідэянамі. Багатыя хутня заальяюцца за хабар, які перадаецца пры дапамозе асоб, што знаходзяцца

рабочыя формацыйныя заводу Белмадэанію ў нідзею 26 лютага прапачвалі добра-ажотна на заводзе. Увесь заробтак за гэты дзень перадаць рабочымі ў ЦК МОНР-у для перасылкі палітвязьням Заходняй Беларусі.

НАЧНОЕ РАДЫЕ

Выбары пры дапамозе кастэтаў

ВАРШАВА, 2. Учора адбылася рабочая дэманстрацыя прыхільнікаў рабоча-сялянскага сьпісу. Дэманстрацыя была рассяяна паліцыяй.

У Пазнані была кінута бомба ў прадвыбарчы мітынг. Памішканьне часткова разьбурана. Ахвяр няма. Арыштавана дзесь, якія прызналіся ў пакушэньні, гэта-супраціўнікі Пілсудкага.

У Львове, у памяшканьні працэх партэіных арганізацый, паліцыя выкр да склаі кастэтаў, якія пагадоўлены для прадвыбарчай кампаніі „Бэрлінер Тагэблят“ аб нямецка-савецкіх эканамічных перамовах

БЭРЛІН, 25. „Бэрлінер Тагэблят“ паведамляе, што ў часе нямецка-савецкіх эканамічных перамоў высвятлялася жаданьне СССР атрымаць новыя экскартныя прэдыты ў сьне 600 мільянаў марак на тэрмін да 5 і больш гадоў. У той-жа час „адшукваецца таксама глеба“ па пытаньні аб пшчэцыні ўдзеле ў рэалізацыі апошніх савецкіх пазык і аб катыроўцы савецкіх пазык на нямецкіх біржах.

ХТО ВЫЙГРАЎ у тыражы пазыкі 1926 г.

КІЕЎ, 2. Па тыражы выйграшай пазыкі 1926 г. выйграш у 100.000 руб. прыпаў на сэрью 33-3 аблігацыя 29; выйграш на 50.000 руб.—сэрья 4589 аблігацыя 3 і сэрья 03-7 аблігацыя 50. Па 25.000 руб.—сэрья 3948 аблігацыя 01, сэрья 0383 аблігацыя 03, сэрья 5854 аблігацыя 29.

Па 10.000 руб. сэрья 5463 аблігацыя 45, сэрья 4716 аблігацыя 28, сэрья 0963 аблігацыя 04, сэрья 1884 аблігацыя 14, сэрья 5198 аблігацыя 13

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

у сталай сувязі з паліцыяй. Каб атрымаць хабар, паліцыя часта арыштоўвае заможных людзей без уласнай віны з іх боку.

Міністр унутраных спраў Карошца прызнаў, што ў турме сьпраўды было шмат ацэсаў і асьцяў зрабціць раоь-сьледваньне; у той-жа час Карошца азьвэсьціў вырыцьці нанонт парадку у турме «звычайнымі агітацыйнымі прыёмамі камуністычкі». Гэтыя словы выклікалі сьварну паміж дэпутатамі ага-зыцыйных і урадавых партыі. Сьварна хутня перайшла ў рукапашную. Паседжэньне было спынена.

НАВІНЫ САВЕЦКАГА ДНЯ

Пленум Выканкому КІМ'у

МАСКВА, 1. Увесь дзень 29-га лютага на пленуме Выканкому КІМ'у працягваліся сярэчкі па срывах адміністрацыі на срывах адміністрацыі. Пасля заключнага слова тав. Шаціна, пленум вылучыў камісію для прапрацоўкі срываў адміністрацыі і выпрацоўкі рэспонсу.

1-га сакавіка пленум заслухаў даклад тав. Горкіна аб арганізацыі ў Інтэрнацыянальнай Маладзі. Докладчык лічыць агульнае становішча ўсіх камуністычных саюзаў моладзі, за выключэннем УсёлКСМ у арганізацыйных адносінах неапаважлівым. Тым ня менш, камсамох мае значны ўплыў на рабочую моладзь, асабліва ў краінах, дзе існуе незалежнасць.

7.088 тыс. руб. на капітальнае будаўніцтва

МАСКВА, 1. Паводле тэзісаў дакладу тав. Куйбышава на пленуме аддзячэння 3-га сакавіка аб'яднаным паслядзейні мазонум ВСНГ СССР і УсёлСПС, затрыты на капітальнае будаўніцтва будыцтва складаць у бягучым годзе суму ў 4.193 тыс. руб. супроць 811 тыс. руб. у 1925-26 годзе. За нягодзіць гэтыя ўклады складаюць 7.088 тыс. руб. Галоўная маса затрыт ідзе на цяжкую індустрыю. Эфектыўнасць укладу адлічылі ў росце прампрадукцыі за перыяд годдзе на 107,4 проц., звыжэнне сабелашу—на 24,2 проц. і адлусных цем на 21,3 проц. У прамысловасць укладваюцца 517 тыс. новых рабочых. Для вырашэння праблем звыжэння неабходна праводзіць сацыялістычную рацыяналізацыю вытворчасці.

ШКОЛЫ І АБОРОНА КРАІНЫ

У сістэме мерапрыемстваў, якія ажыццяўляюцца цяпер у галіне падрыхтоўкі нашага Саюзу да абароны, буйное месца неабходна адвесці працоўнай школе.

М. В. Фрунзе, які ўпершыню наменціў схему падрыхтоўкі да абароны на падставе ўдзелу ў ёй шырокіх мас працоўных, натуральна ня мог не звярнуць увагі на першараднае значэнне ў гэтых адносінах нашай школы. Яму ўдалося пакінуць у гэтай галіне зусім канкрэтныя задачы.

У пераходны момант, у звязку з правадзімай кампаніяй па ўзмацненні нашага тылу і прыстасавальнасці яго да патрабаў абароны, школы павялічваюць сапраўднае значэнне ў вырашэнні чарговых праблем будаўніцтва рабоча-сялянскай дзяржавы.

Як жа трэба паставіць вайсковую работу школ?

Перш за ўсё, трэба ўнесці ваажныя элементы ў навучальны праграму школ. Гэта лінія работы, натуральна, павінна завяць адна з першых месц. Пры вылучэнні ўсіх аддзелаў вучэбнага курсу можа, на думку школьнага комплексу, унесці ў яго велікі багаты спай зместам цыклі вайсковых ведаў, які даць вуч-

ПРАМЫСЛОВАСЬЦЬ ПАВІННА ЗВЫСІЦЬ САБЕКОШТ, УЗЬНЯЦЬ ПРАДУКЦЫЙ-НАСЬЦЬ

МАСКВА, 1. У спрэчках па дакладу аб прафінансаванні на 1927-28 год, на пленуме ВСНГ РСФСР выступіў старшыня ВСНГ СССР т. Куйбышаў, які зазначыў, што галоўнейшая задача прафінансавання бягучага года—дабіцца вызначанага дырэктывамі звыжэння сабекошту і ўзьявця прадукцыйнасць працы. Гэта—надта цяжкія задачы, але яны звязваюцца з пераходным і іх трэба выканаць абавязкова, інакш увесь прафінансаванне можа праваліцца.

ТЫРАЖ ПАЗЫКІ 1926 ГОДУ

КІЕЎ, 1. Сёння пачаўся тыраж вытворчай пазыкі 1926 году. Было выпушчана некалькі нумароў дробных вытворчай. Першы нумар прышоў на сэрвію 4.607, усе 50 нумароў якіх выйшлі на 200 р.

ДАПАМОГА ІНВАЛІДАМ У РСФСР

МАСКВА, 1. У ажыццяўленне маіфікцыі ўсіх ЦВК СССР 4-га скліку аб павялічэнні асыгнаванняў на выдату пенсіі інвалідам вайны і іх сем'ям і сем'ям асоб, што загінулі на вайне, СНК РСФСР ухваліў пастанову аб уключэнні ў бюджэт 1927-28 году выдаткі на выдату пенсіі інвалідам вайны, іх сем'ям і сем'ям асоб, загінуўшых на вайне, у рав'юрах прадугледжаных асобным олінам. За конт павялічэння асыгнаванняў на выдату пенсіі інвалідам вайны ў першую чаргу павялічаны быць забяспечаны пенсіямі інваліды грамадзянскай вайны.

ЧЫМ АДЗНАЧЫЦЬ БССР МІЖНАРОДНЫ ЖАНОЧЫ ДЗЕНЬ

Усе ўстановы і арганізацыі БССР рыхтуюцца да міжнароднага жаночага дня, адзначаюць гэтае свята радамі мерапрыемстваў па паліпшэнні матэрыяльнага становішча і быту жанчын.

Возьмем папершае, Белкаапсаюз. Ён выдзяліў 8—10 проц. фонду беднаты на каапераванне сялянскіх бяднячак.

Пры буйных спажывецкіх таварыствах арганізуюцца куткі «Маці і дзіця», у прыватнасці, па Менскай акрузе адпускаяцца 2.300 р. на каапераванне 460 бяднячак.

Белсельсаюз адпускае сродкі на каапераванне 50 сялянскіх бяднячак па кожнай акрузе. Пры 6-ці савецкіх гаспадарках адкрываюцца столоўкі і лазьні, пры 2-х—дзіцячыя пляцоўкі. Пры 5 калектывных гаспадарках—агульныя кухні—сталоўкі і лазьні.

Акрамя таго, у мэтах інтэнсіфікацыі і павялічэння таварнасці тых галін сельскага гаспадаркі, на якіх занята пераважна жанчына, арганізуюцца льна-мільныя таварыствы ў Віцебскай і Полацкай акрузе і некалькі птушкаводных таварыстваў у Гомельшчыне.

У дзень 8-га сакавіка арганізуюцца ў розных акругах раз новых устаноў па ахматладзе. Белкаапсаюз адпусціў сродкі на арганізацыю 3-х ясель і 2-х пляцо-

вак у Менскай акрузе.

Белсельсаюз адкрывае дзіцячыя ўстановы ў Магілёўскай, Полацкай і Віцебскай акругах, галоўным чынам, у сельскіх мясцовасцях—па 2 на кожную з пералічаных акруг. Народны Камісарыят Аховы Здароўя адкрывае ясель ў Гомелі і Магілёве, пашырае колькасць ложкаў у яслях на фабрыках «Дзвіна» і ў Высачанах; арганізуе 15 раённых ясель у нацсаветах.

Прымаюцца рад мер па пасаабленні беспрацоўя сярод работніц. У Менску адкрываюцца жаночыя арцель на вырабе панчоха, у Шацку—арцель белавязяк; пашыраюцца на 15 чал. арцель па вырабе коўдраў у Менску; павялічваюцца крэдыты панчошнай арцелі ў Барысаве; даабсталяваюцца працкалектыву цыкоршыкаў у Гомелі; арганізуюцца брыгада вучніцтва пры працкалектыве дзіцячага абутку ў Віцебску.

Не застаюцца з боку і Асаваіхім. Ён арганізуе жаночыя курсы сувязі ў радзе адуговых гарадоў, гурткі сувязі ў Боршы, Мазыры і Полацку, а таксама наладжвае курсы на лепшага стральца жанчын у гарадох і на лепшую санітарку ў раёнах.

Па лініі Наркамюсту звальняюцца з турмы да тэрміну радауджаных жанчын.

Слухачы партшкол аб сыстэме і стане партасветы

(Гор. Барысаў)

Якая школа палітграматы нам патрэбна?

Ці трэба захваць тую сыстэму, якая існуе зараз, ці пабудаваць адзіную школу?

Якія перашкоды ёсць зараз у працы палітшкол?

Гэтыя пытанні вельмі цікаваць усіх кіраўнікоў палітшкол і больш актыўных слухачоў.

Для абгаварэння гэтых пытанняў Барысаўскі гарком КП(б)Б правёў канферэнцыю кіраўнікоў і слухачоў школ. На канферэнцыю ўдзельнічалі 16 кіраўнікоў школ і 121 чалавек прадстаўнікоў ад слухачоў.

Пасля дакладу загадчыка АПА гаркому на тэму «Сыстэма партасветы і стан партэскі на горадзе» ў прамыдуму пасылаліся паперкі з пытаннямі. Вось характэрнейшыя з іх: «Як можа існаваць адзіная школа, калі ў партыю ўступаюць таварышы з рознай асветай і рознай падрыхтоўкай?». «Ці будзе адзіная школа разбівацца на групы па ўзроўні ведаў, або зай-

кавымі, бо яны гэтае самае ведалі і да ўступлення ў партыю.

Значную увагу звярнула канферэнцыя на недахопы існуючых партшкол.

— Ня трэба змяняць кіраўнікоў у сярэдзіне навучальнага году.

— Трэба палепшыць становішча памяшканняў школ, а то рабочы ўдзел працуе на холодзе, прыдзе ў школу, а яна не нагрэта, холадна, хоць ваўкоў ганяй. Якая-ж навука палезе ў галаву.

— Трэба сачыць за нармальным наведваннем школ, і тых слухачоў, якія сыстэматычна прапускаюць заняткі, выключыць са школ.

— Праграма павінна быць распрацавана загадзя і не змяняцца ў сярэдзіне году, як гэта часамі заўважаюцца цяпер.

— Чаму гэта кожны год падручнікі прыходзяць у спазненнем?—гэтае пытанне ўзбудзіла слухачоў. — Праз гэтае мы кожны год позня пачынаем заняткі і ня можам вы-

Гаспадарчыя органы не праяўляюць ініцыятывы ў спрашчэнні апарату

(3 дакладу тав. Элькінда аб звыжэнні на 20 проц. адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў).

Кампанія па звыжэнні на 20 проц. адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў на 1927-28 год.

Пры правярцы выканання дырэктывы 20-ціпроцатнага звыжэння саюзным НК РСІ, апошні з лічбамі БССР не згадзіўся, вызначыўшы армянска-агульную суму адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў на 1927-1928 год у 5.494.283 руб. Пры гэтым было падкрэслена, што па каштарысах паасобных нарматаў ня толькі ня маецца звыжэння, а наадварот прадугледжан значны рост адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў (Дзяржплан—14,8 проц., ВСНГ—7,8 проц.). Выходзячы з гэтага, НК РСІ Саюзу прапанаваў нам увайсці з прадстаўленнем у адпаведныя органы аб правядзенні дадатковага скарачэння.

Дырэктыва гэта намі была выкавана і, нарэшце, мы маем скарачэнне выдаткаў супроць 1926-27 г. на 1.399.364 руб. або на 20,8 проц. Горш абсталла справа з мясцовым бюджэтам. Месцы прайвілі мала ініцыятывы ў справе скарачэння выдаткаў. Самастой-

нае скарачэнне апошнімі дало лічбу ў 5,8 проц. у той самы час, як центр даў лічбу скарачэння мясцовага бюджэту да 23,4 проц.

Па транспарце быў прадстаўлен ніякага скарачэння выдаткаў. Пасля азнаямлення нашага інспектара з гэтым пытаннем, высвятлілася, што магчыма правесці звыжэнне на 20 проц. Урэшце, мы маем суму звыжэння ў 672.489 руб. ці 24,0 проц.

Па рэспубліканскай прамысловасці, згодна дырэктывы ўраду, прадугледжвалася звыжэнне адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў на 15 проц. у 1926-27 г. і на 20 проц. у 1927-1928 г., а наогул на 32 проц. супроць 1925-26 г., пры чым пры складанні каштарысаў за 1927-28 г. неабходна было ўлічваць і звыжэнне выдаткаў, праведзеных у мінулым годзе.

Праверка выканання дырэктывы па трэстах і гаспадарчых адзінках рэспубліканскай прамысловасці была ўскладзена на ВСНГ Беларусі з удзелам прадстаўніка ад НК РСІ.

дзеля чаго пры ВСНГБ былі ўтвораны спецыяльныя камісіі.

Трэба адзначыць, што праца камісіі па правярцы прайшла з вялікімі труднасцямі, бо з боку трэстаў ня толькі ня было праяўлена патрэбнай ініцыятывы да звыжэння выдаткаў, але ў некаторых выпадках праяўлялася супраціўленне ў рабоце камісіі.

Вывікі гэтай кампаніі лішні раз сведчаць аб інертнасці і бюракратызме нашага савецкага апарату, які супраціўляецца партыі і кантрольным органам у справе спрашчэння і патаення апарату.

Мы маглі-б дабіцца больш практычных дасягненняў, калі-б было пастаўлена лепш кіраўніцтва гэтай работай, бо, з прычыны адсутнасці кіраўніцтва, мы ў некаторых мясцох (Мазыр) маем непамятанне, а павялічэнне выдаткаў. Гэта тлумачыцца тым, што ня была створана агульна-грамадская думка вакол гэтага пытання. Да гэтай работы яшчэ саба папрыгнуты рабочыя масы.

Навучаць працы вылучэнцаў

(З спрэчак па дакладу тав. Каліна)

— Барацьба з бюракратызмам вымагае рашучых мер і шырокага ўцягнення ў гэту справу шырокіх колаў працоўных мас,—вось вывад з кожнай прамовы выступяючага, які прыводзіць новыя і новыя моманты бюракратызму.

Выступіўшы тав. Ракаў прыводзіць прыклад, дзе адзін з старшын с.-г. т-ва (у Мазыршчыне) замест таварыскага растлумачэння справы пакрывае селяніна лаянкай. Далей прамоўца зазначае, што ў нізавых установах вельмі шмат бюракратызму. Ня правільна думка таварышоў, які кажуць, што там яго няма. А ён тым больш для нас шкодны, што нізавыя ўстановы маюць штодзённае дачыненне да працоўных.

Выступіўшы за ім тав. Шукэвіч адначасна падбаілі адносіны да справы расьсьледвання па дапісах, што змяшчаюцца ў газетах, і прыводзіць прыклады фармальнай ад-

пакі некаторымі вышэйшымі ўстановамі на пасылаемыя дапісы.

Тав. Вінаградуў у сваім выступленні гаворыць аб недапушчальнасці сямейнага вырашэння пытанняў. А ў некаторых месцох ёсць характэрныя прыклады. У Мазыршчыне на адным з сходаў, калі прадстаўнік РСІ пачаў ускрываць балачкі з працы мясцовых устаноў, некаторыя з удзельнікаў сходу залемантавалі, прыкладалі так: «браткі, ды гэта-ж ён нашых крые, трэба бараніць».

Кепска з вылучэнствам,—кажа тав. Зеляноўскі,—ёсць выпадкі, калі высюваюць на працу таго ці іншага таварыша, добра яго на вывучышы.

І другія таварышы ў сваіх выступленнях зрапаюць пытанне вылучэнства. Вывад з выступленняў на гэту тэму направаецца адзін:—Кепска вучым вылучэнцаў працаваць, часамі яны зацраюцца.

Па Савецкай Беларусі

Паказальны пра- Вэтэрынарыя на Мазыршчыне 32.000 руб. запасы чанасці

курсу можна, на лончцы школьнага комплексу, увесці ў яго вельмі багаты сваім зместам цыкл вайсковых ведаў, які дасць вучню элементарныя веды па вайскавай справе. На падставе дэталёвага і злучэня праграм было ўстаноўлена, што гэта ўзвіка можа быць праведзена па ўсіх адзелах школьнага курсу і абхопіць такія пытанні, як характар сучаснай вайны, арганізацыю Чырвонай арміі, гісторыю грамадзянскай вайны, пытанні вайскавай тэхнікі, вайскавай тамаграфіі і г. д.

Набыты ў школе запас ведаў, акрамя аргументаў і асноўных вайсковых пытанняў, дапаможа вучням усваіць ролю Чырвонай арміі ў жыцці нашай дзяржавы і садзейнічаць умаццэнню сувязі, якая злучае армію з шырокімі масамі грамадзян.

Роль школы ў справе падрыхтоўкі да абароны ня можа, вразу-стаповіцца пасля таго, на што адна з пытанняў аб арганізаванні школьных праграм і навучальных гадзін вынікае, дык часцей за ўсё гэта ажыццяўляецца праз выдзяленне гадзін фізкультуры. Месцы ў гэтых адносінах вылучаюць парадка заахвочваюць кіруючых дырэктару цэнтру.

Наколькі наша Чырвоная армія зацікаўлена ў атрыманні здаровых кадраў, неабходна, каб гэтыя пытанні былі ацэнены з пункту погляду яго значэння для абароны.

Многа месца заняло абгаварэнне пытанняў аб рэформе партсеткі. Пераважна большасць выступаў была за рэформу, за адзіную школу. Але нават і тыя, што выступалі за адзіную школу, лічаць, што яшчэ на год тэрма, як выключэнне, пакінуць скарачаныя школы для асабліва астатніх, малапісьменных партыйцаў. Звайшліся таварышы, што выступалі і супраць адзінай школы. Адзіная школа нічога ня дасць, — гаварыў адзін кіраўнік школы нармальнага тыпу — бо і цяпер значная розніца ёсць ва ўзроўні і падрыхтоўцы слухачоў, што вылучаюцца на занятках, а там і зусім нельга будзе нічога зрабіць. Тэрма палепшыць становішча і лепш камплектаваць існуючыя школы, таму ніякай рэформы не патрэбна будзе.

Адзіная школа патрэбна, — гаворыць большасць прамоўцаў, — не такая ўжо вялікая розніца паміж наасобнымі слухачамі, цяпер рабочы вырае культурна і палітычна, для большасці паступаючых у партыю веды «венармакі» — скарачанага школы зьяўляюцца на ці-

— праз гэтыя мы можам год позна пачынаем заняці і на можам выканаць праграму.

Пасля 13-га прамоўцы спрэчкі спыняюцца, і канферэнцыя прымае паставу, у якой гаворыцца: «3 будучага навучальнага году ўвесці адзіную школу палітграматы, пакінуўшы скарачаныя школы для асабліва астатніх, як выключэнне.

Паказальны працэс над хуліганамі
(Па тэлефону ад уласнага каарэспандэнта)

Яны ў памяшканні кіно-тэатру збілі чырвонага камандзіра і міліцыю.

Мазыршчыне
МАЗЫР. (Уласны кар.) Ветэрынарная справа ў акрузе з кожным годам паляпшаецца. Палепшана барацьба з патаснымі хваробамі. Значна пашырлася ветэрынарная дзімаго. Так у 1925-26 г. існа ветэрынарнай дзімаго 16,831 шт. жывым, а ў 1926-27 г. — 35,648 шт. Больш-менш задаволены ветэрынарныя вучыцкі інструментамі, медыкаментамі і інш.

За 15-рублёвы пай
ВІЦЕБСК. (Уласны кар.) Ня так даўно атрымаўся перамогай рабочай кампаніі, якія далі вялікаму штуршок кампаніі па зборы паявых узносаў. Па шмат якіх сходах выступаўшы рабочы і служачыя выказаліся за пераход на 15-рублёвы пай.

чанасьці
ВОРША. (Уласны кар.) Справа са спячываннем запавячэнняў за работніцтвам земляўпарадкавальні зусім дрыма. Заахвочваліся на населеніцтвам лічэцца 32,124 руб. а спячыванне ўсяго 114 руб. Райвыканком абронева ўказанне аб неабходнасці здаць больш увагі справе спячывання запавячэнняў.

Зьезд чыгуначнікаў
ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.) Прэзідыум Дарпрафсажу Заходніх чыгунак паставіў спячываць чаргову дарожны зьезд 10 мая.

Сёння, 3 сакавіка, а 7 гадз. увеч. у памяшканні клубу Друкароў (Ленінская, 13) адкрываецца 8-мы Усебеларускі зьезд рабочых паліграф-вытворчасці

Парадак дня:

- 1. Даклад ЦК НСРПН СССР;
- 2. Справаздача ЦН і рэвізійнай камісіі;
- 3. Даклад камітату па справах друку і рэгуляванні паліграфвытворчасці Беларусі;
- 4. Запярэджанне выключэння з членаў саюзу;
- 5. Выбары ЦН і рэвізійнай камісіі.

Цэнтр. Праўленьне саюзу.

За што судзяць Беларускаю Грамаду

Канец

Падстанія правакатары, узброеныя асаблікі і паліцыя іжнуцца ўсім мерамі не дапускаць, зрываць селянскія сходы, а пазней узброеныя фашысцкія банды пачалі нападаць на легальныя, дазволеныя ўладаю зьезды Грамады, збіваць яе ўдзельнікаў.

Аднак, кіраўнікі Грамады стрымалі селянскія масы ад стыхійных выступленняў. Таму пад націскам свайх саюзнікаў з Нясвіжу, пад націскам пэпэсаўцаў і беларускіх здраднікаў — Ярэмічаў, Рагуляў і інш. аб маскоўскіх грошых, аб большавых агентах, — Пінсудзі ліквідуе Грамаду.

15-га студзеня 1927 году арыштоўваюцца яе арганізатары пачале з пасламі Тарашкевічам, Рак-Міхайлоўскім, Валашчым і Мятлю. На ўсёй Зах. Беларусі адбываюцца арышты селян-грамадаўцаў у агульную панскую турму. У адзін дзень Сьвіслацкай воласці было арыштавана каля 200 селян, бо Грамада налічвала ў гэтай воласці 700 членаў. Паўтара месяца пачыналі цягаць людзей у Ваўкавыск, дзе ў ахвочыя рабілі проціграмадаўскую прышчэпку, у выглядзе пэпэсаўцаў дзесяткаў бізуюцаў ішчалюў, потым амаль кожнага арыштаванага ў адміністрацый-

на-вызваленчага руху працоўных Беларускай мас. З другога боку, польскія фашысцкія іжнуцца да стварэння Вялікай Польшчы «ад мора да мора», захапіць Савецкую Беларусь і Савецкую Украіну, прагнаць Літву. Да гэтай вайны яны рыхтуюцца надзвычайнаэнергічна.

Захапіўшы ў маі ўладу ў свае рукі, Пінсудзі зьяўляюцца фактычнымі поўнаўладным диктатарам Польшчы. Сойм сьвят існуюць толькі намінальна на паперы, як шыльда для заграціцы. З апазыцыйнымі соймавымі элементамі ён вёў і вядзе самую рашучую барацьбу, ня спыняючыся ні перад якімі сродкамі.

Тым чынам, на грунце нацыяналізацыянальнага і палітычнага ўдзіску ствараюцца Грамады, а самаахвочна аднаўляюцца яе арганізатары справы працоўных, іх нястомная барацьба за жыццёвыя інтарэсы рабочых-селянскіх мас, за вызваленне з-пад панскага ярма забяспечваюць надзвычайны ле рост.

Панскі ўрад, даючы дазваля на дэталёвае існаванне Грамады, меў на мэта прыцягнуць гэту арганізацыю на свой бок і пры яе дапамогу заваяваць сымпаты Беларускай працоўных мас. Але аб палітычнай матар'яльнага і прававага становішча працоўных, аб спыненні нацыянальнага ўдзіску панскі ўрад нават і ня думаў. Арганізацыя Грамады наглядзецца пасля майскага меравароту Пінсудзкіга.

Жабінскі.

Глядзі № 50

Недаацэнка прыбыткаў заможнай часткі вёскі. Трэба паправіць недахват мінулага.

Аб новым сел.-гас. падатку на 1928-29 г.*)

Перагледзец, удакладніць спосабы абкладання прыбытку. Сельгаспадатак на 1928-29 год можа быць павялічаны.

У 1926 г. была праведзена карэнная рэформа сыстэмы сельгаспадатку. У аснову ле быў пакладзены прынцып прагрэсыўнай падаходнасці. Аб'ектам абкладання, замест зямлі, сенажаці і буйной жывёлы, пры гэтым — на тэрыторыі ад асобных крыніц: дробнае жывёла, спецыяльных галін заробаткаў. З невялікімі напяр'едкамі гэта сыстэма захоўвалася і ў 1927-28 г. Практычна 2-гадовага ўжывання не паказала, што прынцыпы, пакладзеныя ў аснову рэформы, былі правільнымі і цяжар сельгаспадатку перамеркаваўся па асобных сацыяльна-эканамічных групах вёскі ў большай, чым да гэтага часу, адпаведнасці з задачамі нашае палітыкі ў вёсцы.

Але яшчэ і зараз падаходнасць сельгаспадатку вельмі адносна. На жаль радзе прычын і агульная сума прыбыткаў сялянства, і, асабліва, прыбыткі заможнай верхавінкі яго, недаацэньваюцца сельгаспадаткам. Паводле даных НКФ, у 1927-28 г. абкладаны прыбытак сялянства БССР склаў 195,3 мільён руб. Сапраўды-ж прыбыткі даў 295,3 мільён руб.

Такім чынам, да абкладання сельгаспадаткам прыцягвалася па ўсіх крыніцах менш 2/3, а па дробнага — крыху больш 1/4 сапраўдных прыбыткаў сялянства. Зразумела, з прычыны гэтага недабіраўся вялікія сумы сельгаспадатку, з'явілася прынцып падаходнасці, з'явілася вялікая страта дзяржаўнаму, а яшчэ больш — масцоваму

* У парадак абаварэння.

бюджэту, які атрымлівае 2/3 сельгаспадатковых паступленняў.

Пры гэтым вельмі важна, што асабліва недабіраўся прыбытак і асабліва недабіраўся падатак па самых моцных гаспадарках. Паводле даных бюджэтных абсяленняў у ніжэйшай на прыбытку групе гаспадарак абкладаны прыбыткі перавышае сапраўдны, а давай процант яго да сапраўднага — амаль правільна — павіжаецца, прычым у самай заможнай групе складае крыху больш 1/3. І хоць звальненне мадэльных гаспадарак, з аднаго боку, і крутыя стаўкі падатку для вышэйшых груп, з другога боку, значна аслабілі сапраўдны эфэкт гэтага малюнку, але ўсё-ж заможная верхавінка вёскі адчувала цяжар сельгаспадатку даўка ня так, як гэта меў на ўвазе законодаўца.

Аб прычынах гэтага мы будзем гаварыць асобна. Пакуль-жа спынімся на бліжэйшых вывадах.

Відаць, што з прычыны адзначанай недаацэнкі прыбыткаў сялянства і ў меру ле сельгаспадатак на 1928-29 г. можа быць павялічаны.

Яшчэ некалькі год назад, калі перад намі стаяла задача аднаўлення сельскае гаспадаркі, развіцця вытворчых сіл краіны і пашырэння пакупальнай здольнасці вёскі, мы маглі ігнараваць недаацэнку плацездольнасці вёскі і сьведомы ішлі на зьніжэнне сельгаспадатку (1925-26 г.). З таго часу змянілася эканамічная і палітычная абстаноўка.

Зараз сельская гаспадарка дасягнула, а дзе-ні-дзе і пераваліла за даваены ўзровень і настолькі ўмацавалася, што няма патрэбы ў асаблі-

ва ільготным абкладанні яе. З другога боку, перад намі стаіць задача рэканструкцыі народнае гаспадаркі, індустрыялізацыі краіны, пашырэння тых галін прамысловасці, якія забяспечваюць вялізны сільскі рынак; а гэта патрабуе значных затрат, напруджання сіл усяго насельніцтва. Патрабя, культурны запатрабаванні вёскі выраслі да вялізных размераў і патрабуюць водпуску значных сродкаў, г. зн. павялічэння прыбытковай часткі мясцовага бюджэту. Нарэшце, з агульным уздымам сельскае гаспадаркі, скарачэннем бядняцкай і ростам сярэдняй часткі вёскі, мы маем абсалютны рост і спробы пераходу ў наступленне заможнай верхавінкі — кулака і яго падгалосаў. Усё гэта — змененая за апошнія гады кан'юнктура і агульны палітычна-эканамічныя задачы патрабуюць ад нас: павялі-

чыць на 1928-29 г. агульныя размеры і цяжар сельгаспадатку і адначасова перанесці на заможную верхавінку вёскі большую, чым дагэтуль, частку ў сельгаспадатку.

Гаворачы, што падаходнасць сельгаспадатку вельмі адносна, мы маем на ўвазе ня толькі агульную недаацэнку прыбыткаў сялянства, але і самыя мэталы вызначэння абкладанага сельгаспадаткам прыбытку. Мэтады гэтыя вельмі недаацэнялі. Для сельсавету (роўка — для паселішча) вызначаюцца нормы прыбытковасці на 1 дзесяціна зямлі, сенажаці, і шт. жывёлы і г. д. Потым, у кожнай гаспадарцы ўлічваюцца ўсе гэтыя прадметы. Да колькасці іх прыстасоўваюцца вызначаныя нормы прыбытковасці і, такім чынам, атрымліваецца сума абкладанага прыбытку кожнай асобнай гаспадаркі. Унутрысяленны

адрозненні сапраўднай падаходнасці паасобных крыніц сельгаспадатак, такім чынам, ня ўлічвае. Між тым няма ніякага сумнення, што гаспадаркі больш моцныя, больш забяспечаныя капіталам, жывёлаю, угнаеннямі, сельгасмашынамі, кармавымі рэсурсамі і г. д., словам, лепш арганізаваныя, атрымліваюць ня толькі абсалютна (па агульнай суме), але і адносна (за 1 адзінку) больш высокі прыбытак. Ня толькі ўсе 10 дзесяцін кулака даюць яму больш прыбыткаў, чым 2 дзесяціны бедняку, але і кожная кулацкая дзесяціна дае яму больш, чым кожная бядняцкая — бедняку.

Адгэтуль аразумела, што трэба перагледзец і удакладніць спосабы вызначэння абкладанага прыбытку. Калі нарматыўны спосаб цягне недаацэнку прыбыткаў заможнай асобнай гаспадаркі. Унутрысяленны

значэння абкладанага прыбытку кожнай асобнай гаспадаркі ў індывідуальным парадак — праз дошчы аўтарытэтных камісіі. Такія прапановы часамі высюваюцца, але мы сцвярджаем, што пры ўсёй сваёй жаданасці, у прынцыпе гэты спосаб практычна напрыгодны. Пры вялізным ліку плацездольных сельгаспадатку, тэрытарыяльнай распыленасці іх, вялізнай рознастайнасці і складанасці ўмоў сельскае гаспадаркі, немагчыма ўстанавіць адзіныя мэталы індывідуальнага вызначэння абкладанага прыбытку. Таму індывідуальны спосаб пагражае рознабоям і блытанінаю ў сельгаспадатку і навінен быць адкінуты. Але нельга спыніцца і на чыстым нарматыўным парадак. Як-жа быць?

Выхад са становішча прадстаўляе — або экспертная папраўка нарматыўна-вылічанага прыбытку больш моцных гаспадарак, або дыферэнцыяцыя норм абкладанага прыбытку ў залежнасці ад моцнасці гаспадаркі. У першым выпадку райпадатковыя камісіі павінны будаць правярыць нарматыўна-вылічаныя сумы прыбытку заможных гаспадарак і ўнесці ў іх тыя ці іншыя папраўкі на свой погляд. У другім выпадку, закон аб сельгаспадатку ўстанавіць пэўныя процантныя налічэнні да нарматыўна-вылічанага сумы абкладанага прыбытку больш моцных гаспадарак; раз'ём налічэнняў будзе розны ў залежнасці ад моцнасці гаспадаркі. Першы спосаб (экспертныя папраўкі абкладанага прыбытку моцных гаспадарак) непрыстасоўны на тых-жа прычынах, што і чыста

індывідуальны спосаб: пры адсутнасці законаў устаноўленых рамак, экспертная ацэнка пацягне рознабой і блытаніну; пры налічэнні-ж такіх рамак справа выйдзе да другога спосабу — дыферэнцыраваных процантных налічэнняў да абкладанага прыбытку больш моцных гаспадарак. Відачна толькі на гэтым шляху мы і павінны спыніцца.

Практычна гэта будзе праведзена такім чынам: закон аб сельгаспадатку вызначыць, што для гаспадарак вышэйшых па моцнасці груп праводзіцца процантнае налічэнне да той сумы абкладанага прыбытку, які атрымліваецца па сярэдніх нормах прыбытковасці. Раз'ём налічэння тым большы, чым большы нарматыўна-вылічаны прыбытак. Такім шляхам мы напяр'едка павінен будаць адкінуць нарматыўнага спосабу вызначэння абкладанага прыбытку і удакладніць абкладанне заможнай верхавінкі вёскі.

Але трэба зваіць падставу для вызначэння раз'ёму гэтых налічэнняў. Тут таксама высюваюцца два практы: адны прапануюць раз'ём налічэнняў вызначаць па колькасці гадоў жывёлы ў гаспадарцы, другія — па суме нарматыўна-вылічанага абкладанага прыбытку. Няма сумнення, што забяспечанасць жывёлаю — надзейная адзнака моцнасці гаспадаркі. Але таксама правільна, што раз'ём абкладанага прыбытку — яшчэ больш верны паказальнік; яго і трэба прыняць. Да таго-ж роля скаціны ў сельгаспадатку даволі значная і ўмацаванне яе можа пацягнуць нежаданыя эканамічныя вынікі.

Н. К.

ЗА КУЛЬТУРНЫ БЫТ І ПРАЦУ

„Рабочы, перапрабляючы сваю ўласную прыроду, павінен зламаць зубы старым традыцыям і ператрэсці ўвесь мяшок старых бытавых навывчак. Нам патрэбны зусім іншыя людзі — цвярозыя, дзелаўя, энэргічныя, з цвёрдымі нагамі і жалезнымі мускуламі, людзі, якія шукаюць новых і новых удасканаленняў“.

Н. БУХАРЫН.

На дысцыпліну пляваць

(Завод „Энэргія“, Менск)

Дошчы уважліва прасачыць за апублікаванымі на заводзе на працягу апошніх некалькіх месяцаў распараджэньнямі адміністрацыі, каб мець асновае прадстаўленне аб стане працоўнай дысцыпліны на заводзе.

Трэба сказаць адкрыта, што пэўная частка рабочых завода „Энэргія“ да гэтага часу не прызнае працоўнае дысцыпліны.

Перад намі рад распараджэньняў адміністрацыі. Вось некаторыя з іх.

- „Абвешчэнне па заводзе „Энэргія“ ад 25-га студзеня 1928 году. Наступным рабочым за сымстэматычнае спазненне і прагулы, якія мелі месца на працягу снежня 1927 году, абвешчаецца вымова:
- За спазненне: Бродзінаму (спазніўся на работу за снежань месяц — 8 раз); Напалову (5 раз); Гайдуку (7 раз); Карбановічу (7 раз); Арлоўскаму (7 раз); Сасланцу (7 раз).
- За прагулы: Шуляку — 3 дні, Саоу — 4 дні, Азерскаму — 3 дні.

Аб чым гаворыць гэтае абвешчэнне? За адзін месяц рабочыя спазняюцца на работу па 7-8 раз, маюць 3—4 прагулы. Характэрна, што амаль усе гэтыя прагулышчыкі камсамольцы.

Што сважа па гэта камсамольская ічэйка? Звернемся да наступнага факту

Заводакіраўніцтва лічыць такіх паотушкі недапушчальнымі і абвешчае т. т. Шчорсам як сьлесару, так і вучню, вымову“

Ці-ж няпраўда, сарыгінальная самідарнасць: моў, сёння, ты прыдзі пазней, я за цябе навешу марку, а заўтра я прыду пазней і ты за мяне навешіш. Сын дапамагае бацьку і, зразумела, што бацька можа ўжо спакойна ня толькі спазніцца, але нават і зусім ня прысьці на работу. Дзе-ж тут пралетарская сьведомасць? Няма яе. І правільна робіць адміністрацыя, калі накладвае за такіх дзесяці адміністрацыйных кары.

А вось і яшчэ адно распараджэньне:

„Даволіцца да ведама ўсіх рабочых і служачых, што купля ў буфэце прадуктаў у рабочы час забараняецца. Купля прадуктаў пазваляецца толькі ў часе абедзенага перапынку“.

Што выклікала такое распараджэньне? А то, што некаторыя рабочыя за 15—20 хвілін да гудка на абедзены перапынак пакідаюць работу і ідуць у буфэт купіць прадукты. Зразумела, ад гэтага першій прадукцыйнасць працы.

Заўком павінен паглыбіць выхавальную работу ў ірэд-наибольш несведомых рабочых, каб яны зразумелі свае абавязкі. Ксць-жа і на заводзе прыкладныя рабочыя,

Хуліган гуляе...

(Ліст з Барысава)

У мінулым годзе ў нас была праведзена энэргічная кампанія па барацьбе з хуліганствам. Дзяжурная камэра суда разглядала каля 70 спраў, наклады грашовыя штрафы і іншыя кары. Хуліганства тады зменшылася.



У пяперашні момант апоў — Барысаў перажывае хвалю хуліганства. Амаль штодзённа адраджаюцца бойкі. Асабліва вызначаюцца дні атрымання зарплат.

Першае месца заняла гута імя Домбая. Апошнія палучка азначылася рад хуліганскіх учынкаў. Каля „Дома Селініна“ рабочы Бульна завязваў бойку, якая цягнулася

ПЕРАД ВЯСЕНЬНІМ СЕВАМ



НА СВЕЦКА-ПОЛЬСКОЙ ГРАІІЦЫ

(Па тэлефону ад нашага карэспандэнта)

Презд міністра вайсковых спраў Пэрсіі

НЕГАРЭМАЕ, 2 сакавіка. — Сёння раніцою з Масквы ў Бэрлін праз Варшаву праехаў міністр вайсковых спраў Пэрсіі гр. Алі-Хан-Ашоры. Міністр з Негарэлага паслаў тэлеграмы т. т. Чырэрну і Карахану, у якіх выўлаў падзяку Савецкаму ўраду за гасціннасць, якую аназалі яму ў Маскве. Да Стоўпцаў міністра праводзіў польскі консул у Менску п. Каліноўскі.

Тав. Тэльман прыхаў у Нямеччыну

НЕГАРЭМАЕ, 2 сакавіка. Са скорым цягніком з Масквы ў Нямеччыну праехаў т. Тэльман і іншыя таварышы, прымаўшы ўдзел у працы апошняга пленуму Намінтэрну.

30.000 чалавек на будаўнічых работах

Для забеспячэння больш плянамернай работы пасрэднічкіх арганізацый Наркампрацы і для забеспячэння рабочай сілай будаўніцтва, Наркампрацаў створаны будаўнічыя секцыі пры 7-мі біржах працы. Акрамя гэтага створаны пры 25 райнах карэспандэнцыйных пазасобных прафасій (камерна-працыйных, трыкоўшчыкаў і ботавышчыкаў) быў-бы пазасобны. Аднак, з прычыны адсутнасці да гэтага часу аржэнговачных запалак ад будаўнічых арганізацый, вызначыць колькі не ханеае рабочай сілы цяжка.

Павялічэнне кантрактацыі пасеваў

ВІЦЕБСК. (Уласны кар.). На адрае сельсаюзу пачала наступачы саюзна, асёс, суперфасфат для пясчовай пасеваў кампаніі. Наме-чана да завозу 75.000 пуд. аўсу і 46.000 пуд. ільну-даўгунцу. Каля 45.000 пуд. правага насення, за-гатаванага ў Віцебскай акрузе, накіравана для пасеваў кампаніі. Некаторыя запасы насення ма-юць і пазавыя кааператывы. Такім чынам, трэба думаць, што няста-ня ў насенні ня будзе. Насенны матэрыял, які паступае, накіроўва-цца ў пазавыя с.-г. кааператывы.

Сельсаюз выпісаў да вясновай пасеваў кампаніі тры трактары, якія будуць адушчаны калгасам у згодзе на ільготных умовах. Ад-

пускаяцца таксама 35.000 руб. на набыццё кароў і коўлі для кал-гасаў. Сельсаюз пры садзейнічанні пазавых ячэек, арганізуе вылічча за беднаты 50 новых машынных таварыстваў. Для набыцця необхо-дных машынаў адпускаецца 75.000 руб. доўгатэрміновага кредыту.

Кантрактацыя ільну ў гэтым годзе значна пашыраецца. Прад-вядзецца кантрактаваць 90 тыс. пуд. ільну замест 60.000 пуд. у мінулым годзе. Поруц у гэтым павялічэцца і сума грашовых пазычак да 190.000 руб. супроць 150.000 р. у мінулым годзе. Усе ад-пушчаныя сродкі будуць размер-каваны паміж с.-г. таварыствамі ў ільнаводных раёнах.

На шматпольны севазварот

ВОРША. (Уласны карэспандэнт). У мінулым годзе на Аршанскім раё-не быў значны недарод. З гэтай прычы-ны сьлягі насення ня хопіць. Прыма-ючы гэта пад увагу, райсамадзел і кра-павы таварыства зрабілі заяўку на да-звол раён аўсу 295 тон, а іменна— 46,4 тыс. пуд. і таксама гатуковага аўсу 52 тон і іменна— 12,3 тон.

Поруц у гэтым райсамадзелу да-ручаць высьвятліць колькасць гатукова-га насення ў савецкіх і калектывных севазваротах для абмену высковага на-савязьнага, галоўным чынам, беднае.

З сьлягой боку раённае кредитнае с.-г. таварыства адпускае доўгатэрмі-новае кредыту на збожжакамішчальныя аўсы—200 руб. і каротка-тэрмінова-е—1.000 руб. На ўгнаенне адпуска-еца доўгатэрміновага кредыту 1925 р. і каротка-тэрміновага—4 тысячы; на на-быццё насення—10 тыс. руб. карот-ка-тэрміновага і 1.200 руб. доўгатэрмі-новага; на с.-г. машыны і інвэнтар— 3.900 руб. доўгатэрміновага і 8 тыс. р. каротка-тэрміновага і г. д.

У вясновую кампанію будзе пераво-дзена на адзін 2.220 гектараў зям-лі і звароны раней уведзеныя севаз-вароты на плошчы 1.200 гектараў.

П. Г.—о.

Не хапае насення

ВЯРЭЗІНА. (Уласны кар.). На лясную раённага камітэту ўзаема-дапамогі высьветлілася, што сель-скія камітэты ўзаемадапамогі ма-юць жыта—250 пуд., аўсу—500 пуд., а іменна—100 пуд. і грашма-—1.000 руб. Пленум адзначыў, што гэтай колькасці насення ня хопіць для забеспячэння бядаю-чых насельніцтва і неабходна са-браць яшчэ 5.000 пуд. рознага збожжа. Даручана старшыням сель-скіх камітэтаў ўзаемадапамогі за-раджа прыступіць да выканання ўстаноў пленуму.

Ул.

Арганізацыя новага кал-гасу

РЭЧЫЦА. (Уласны кар.). Пасляк Па-дольскага, Рэчыцкага раёну, Азарыч-скага сельсавету, ў ліку каля 30 бедня-чых двароў мае жаданне перайсці да асабістай працоўнай зямлі. З мэтай садзейнічэння, як гэта зрабіць, яны ліставаў у РВБ свайго прадстаўніка па

Машыныя т-вы на паперы

МАГІЛЕЎ Па Магілеўшчыне на-лічваецца каля трох дзсяткаў ма-шынных таварыстваў.

Пераважна гэта—дробныя тавары-ствы, па 6—10 пайшчыкаў. Да-гэтуль віравіцтва і нагляду за іх працай амаль што ня было ніякага. І шмат якія з іх зьяўляюцца ка-аператывамі толькі на паперы.

Некаторыя таварыствы зацьвяр-джалі статут толькі для таго, каб атрымаць кредыт.

Было і яшчэ горш у некаторых выпадках. Больш заможныя, або проста «вумныя», экспloatавалі беднату пры дапамозе машынаў, якія яны набылі на сродкі зяржаўнага кредыту.

Вызначаныя хібы паказваюць шлях, на якім павінна ісьці ства-рэнне новых таварыстваў.

Таварыствы павінны аднаць ня менш 10 двароў, іх трэба аргані-зоўваць у першую чаргу ў пасёл-ках, дабіваючыся, каб увесь па-сёлак быў уцягнуты ў таварыства.

Набор машынаў трэба павялічыць, таварыствы павінны мець скла-дныя сельска-гаспадарчыя машыны.

Пры гэтых умовах таварыствы будуць зарываць аб'яднанні ў та-кія таварыствы пасёлкі будуць ма-шынізавацца і хутчэй падыдуць да калектывнага земляробства.

Зараз акрэсліваюць праводзіць праз інструктароў вывучэнне пра-цы існуючых машынных тавары-стваў з тым, каб пакінуць толькі тыя з іх, якія заслугоўваюць гэ-тай назвы.

К. Л.—яў.

Узмацніўся фонд узаемадапамогі

ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.). Да падхо-дзячай вясновай пасеваў кампаніі ка-мітэты ўзаемадапамогі акругі ўжо маюць грашовы фонд у 20.000 руб. і 17.000 пуд. насення. Гэтыя фонды да моман-ту пасеву будуць значна большыя, бо чинор узмацнілася спажыванне звышча-насьці на вясонняй пазычцы і членскіх узносах.

Што скала на гэта камсамоль-ская ячэйка?

Звернемся да наступнага факту распарадкаў адміністрацыі ад 1-га лютага бягучага году:

«За апошні час зьявілася не-нармальнае зьявішча ў адносінах да вешання табельных маркі: некаторыя рабочыя рэваліцыйнай пры злучы на работу вешаюць маркі сваіх таварышоў, якія выкарыстоўваюць гэта і спавяняюцца на работу. Вучыць Шчорэ зьявіўся на работу сваячасова і, вешаючы ў табельную скармну сваю марку, па-вешуў таксама марку свайго брата, які зьявіўся на работу толькі а дзе-сятай гадзіне.

Адпачынак—за картамі і чарнай (Гута імя Домбала)

Супроць варот гуты імя Домбала стайць 2-хпавярховы новы дом. Унізе—ленінскі куток, сталюўка, пі-янерскі клуб, наверх інтэрнаце для халаськоў рабочых—жыве там больш 50 чал.

Нам прышлося пабываць у гэтым інтэрнаце. Сходкі пакрыты лёдам. Адкрываеш дзьверы калідору—ды-хаць нельга, як бынам трапіў у капальню: цёмна, сьпёртае па-ветра.



Заходзім у першым пакой. Сядзяць рабочыя—не паспелі нават

ваучу работу ў год найбольш несьвядомых рабых, каб яны зразумелі свае абавязкі. Ёсць-жа і на заводзе прыкладныя рабочыя, у якіх можна павучыцца. Вось, хоць-бы сьлесар-баліасоўшчык тав. Дрозьнін. Тав. Дрозьнін ня толькі проста працуе, ён дабіваецца ўдасканаленьня працэсу работы. На-даўна на яго дамаганні паставілі да шкёва чыгуныныя баліасы, з-месталавыных, што дае заводу знач-ную эканомію. Курс на такіх рабочых трэба ўзяць усім.

Гэнін.

зьявіць чарак і закускі—ідзе вы-піўка. Праз гадзіну будучы скандаль-ны, бойкі. На першы раз! Ложкі не засланы, хоць кожнаму выдэцца матрац, прасьцірадала і коўдра. Брудна, накідана, па сцэнах—кла-пы. Нідзе ня ўбачыш газет. У дру-гім пакой—азартныя гульні. Рэжы-ца свайсю ў карты. Заўважылі нас—спынілі гульні, мы пашлі, дуй далей. І тут брудна, як у клева. Прыбральніца не паспявае пад-мятаць падлогу.

Наогуль, дэбошы і хуліганства—частае зьявішча ў інтэрнаце, асаб-ліва пасля атрымання пэнсіі. На-ваг здараюцца і крадзяжы

Для лепшай характарыстыкі раз-бэшчанасьці нашых кляпцў можна служыць маленькі факт—сьены калідору гніюць—уборная далёка, „дазваляецца“ і тут.

Зразумела, палова рабочых, якая жыве ў інтэрнаце, імкнецца жыць, як людзі, адпачыць пасля цяжка-га дня, але ёй не даюць. Сярод ночы раптам зацягаюць песьню, наладжваюць бойкі.

Заўком, пара заглянуць у інтэр-нат

З. Фрыд і В. Лукашэвіч.

За варштатам з бутэлькай (Дражджавы завод „Чырвоная Зара“, Менск)

Вытворчая дысцыпліна ў нас у жо-не. Прычына тут, зразумела,—незастар-чалыя сьвядомасьць некаторых рабо-чых і работніц, але трэба сказаць, што большая частка віны падае на адміні-страцыю заводу: яна слаба рэагуе на не-нармальнае зьявішча, ня прымае ра-шучых мер па барацьбе са злосьнімі прагуламі і г. д.

Быў, напрыклад, выпадок, што некаль-кі рабочых прагналі вінакура з сала-доўні і ён праз месяц ня прыходзіў у аддзельнае. Заўком на гэта зьявішча рэагаваў, а адміністрацыя нічога не зра-біла. Выявіла, што майстар піў піва з рабочымі ў часе працы, а адміністра-цыя глядзела на гэта скрозь пальцы і нічога яму не сказала. Наогул, адміні-страцыя не сарываецца аўтарытэтам. Ка-лі, напрыклад, работніца Калічко была выкісана ў канюру, яна туды зусім не зьявілася. Быў выпадкі, калі рабо-чыя пры наце ў часе работы выпілі чатыры літры гарэлі. Хоць вінаватыя і былі выкісаны ў канюру, але асаб-лівых мер ня было прынята.

С. Галкін.

Да ўзагі рабочай моладзі і саўгандальслужачых

Пачынаецца судовы разгляд справы спэкуланта Рысіна

Сёньня, у суботу, 3-га сакавіка, а 6-й гадзіне ўвечары ў памяшканьні клубу саўгандальслужачых Менскі акруговы суд пачынае ў паназальным парадку разгляд справы былога за-гадчыка магазыну ЦПКР гандляра-спэкуланта Рысіна па абві-навачваньні ў пабоях камсамольца Ліўшыца.

Білеты размярнуўваюцца па прадпрыемствах і ўстано-вах, таксама ў рэдакцыі газеты «Чырвоная Зьмена».

Апошняй вылучка азначылася ра-дам хуліганскіх учынкаў. Каля «Дома Селліна» рабочы Бульна завязаў бойку, якая цягнулася паўгадзіны.

У горадзе рабочыя Пісараў і Файфура учынілі бойку з пана-жоўшчынай.

На станцыі чыгуны рабочы Ра-зуля пабіў чырвоармейца. На камсамольскім вечары заводская мо-ладзь пачала бойку з кавалерыс-тымі, прышлося выклікаць міліцыю. У аднаго з рабочых адабралі фінскі нож. Выбіты былі дзьве шыбы.

На гэтым-жа вечары рабочы Ка-зёл арганізаваў новую бойку.

Усе бойкі здарыліся ў п'яным выглядзе.

Аб чым гавораць гэтыя факты?

Культурота на гуче не стайць на належнай вышыні. Трэба стварыць пэўныя ўмовы для адпачынку як на заводзе, так і вакол яго, якія б спрыялі барацьбе з п'янствам.

Патрэбны, па мойму, і рашучыя рэпрэсыўныя меры. Боркар.

Прагулы зьян-шаюцца (Фабрыка запалка «Чырвоная Бярэзіна»)

Нельга сказаць, што ў мінулым годзе наша фабрыка стала на апошнім месцы па ліку прагулаў: 13 проц. агульнай колькасці ча-лавека-дзён, з іх 6,2 проц. па няўважлівых прычынах.

Заводкіраўніцтва і заўком па-чалі энэргічна барацьбу з прагу-ламі. Актыўны ўдзел прыняла ў гэтым насцёгназата. Прагулы ў студзень гэтага году зьменшыліся да 11,8 проц., з іх на няўважлі-вых прычынах—3,8 проц.

Найбольшы дасягненьні мае фа-нэрны цэх—за 1-ы квартал гэта-га голу толькі 0,4 проц. падае на прагулы па няўважлівых прычы-нах. За студзень ня было ніводна-га выпадку прагулу ў літараль-ным сэнсе.

Вызначаецца ўпаковачны цэх. Ён стайць на першым месцы па ліку прагулаў.

Заводу належыць узмацніць ба-рацьбу з прагуламі, давесці іх да мінімуму.

У прафсаюзах

На заводзе «Гэрой Працы» з'ар-ганізавана кантрольная камісія.

ЦП саюзу ўхалялі выключыць рабочага Фурмана з саюзу на 3 ме-сяцы за экспloatацыю вучняў.

У мэдсанпрацы

3-га сакавіка пачынаюць праца-ваць курсы па падрыхтоўцы работ-нікаў РКК. У абавязковым парад-ку праз гэтыя курсы павінна прай-сці рабочая частка ўсіх РКК. Пра-фактыў можа займацца на курсах па жаданьні.

— ЦП паставіла, з прычыны ра-монту клубу, весьці работу пакуль што толькі гуртковаю. Для гэтай мэты саюз даасьцягваў яшчэ 3.479 рублёў.

забеспячэння рабочай сілай і даўштатна, Паркампрацай створаны будаўнічы саветы пры 7-мі бір-жах працы. Акрамя гэтага створаны пры 25 раёнах карэспандэн-цкія пункты, задачай якіх зьяўля-ецца рэгуляваньне адыходу выско-вага насельніцтва на зароботкі, і ў асаблівасьці, зьяўленьне квали-фікаванай рабочай сілы для спа-рыстаньня яе на будаўнічых рабо-тах. Усе гэтыя органы пачынаюць сваю працу з 1-га сакавіка. Ства-рэньне гэтых органаў палепшыць работу па забеспячэнні будаўніч-тва рабочай сілай.

Пры сваячасовым пачатку бу-даўнічага сэзону і пры плянамер-ным яго разьвіцьці недахоп у ра-

Ці вінаваты тэлефаністкі?

У апошні час значна павялічыўся лік скаржаў на працу менскай тэлефоннай станцыі і, у прыватнасьці, тэлефані-стак (несваячасовы адказы на вызавы, несваячасовае злучэньне і г. д.).

Намму супрацоўніку, які зьявіўся на гэтым пытаньні да адміністрацыі тэле-фоннай станцыі, ведавалі наступнае: — Усе непара-учныя выкліканы з-за адсутнасьці выстарчальнай коль-касці камутатарных шнуроў. Цэнтр не забеспячэнае ў гэтых адносінах забра-ваньяў тэлефоннай сеткі. З-за адсут-насьці неабходных шнуроў тэлефаністкі ня ў стане сваячасова і зутка злучыць абанятаў. Адміністрацыя на раз звар-овывалася на гэтым пытаньні ў Бела-рускую акругу сувязі, паслала нават тэлеграмы. Пачальнік акругі сувязі і яго намеснік, будучы ў Менску і ав-навіміўшыся з працай тэлефоннай ста-нцыі, таксама прызналі, што пры такім становішчы са шнурамі нармальнае аб-слугоўваньне абанятаў зьніжаецца пад пагрозю.

Згодна паведамленьня акругі сувязі, па выкананьні згодна зьвязу на шну-ры, вясоння будуць пасланы ў Менск.

Трэба адзначыць, што 60 проц. шну-роў станцыі зьяўляюцца і для абслугоў-ваньня вышэйшых.

З атрыманьнем гэтых шнуроў удася зьніжыць рад недахопаў у працы ста-нцыі.

Рабочыя аб дыэттычнай сталюўцы

Агульныя сходы хворых, што карыстаюцца харчам і лячэньнем у дыэттычнай сталюўцы Менакрадзель-аховы здароўя, пасля абмену думкамі аб працы сталюўкі і яе стане, знаходзіць наступнае:

1. Дыэттычная сталюўка зьяўляецца надта патрэбнаю лекава-прафіляк-тычнаю ўстановаю для працоўных, якія патрабуюць дыэттычнага харчу.
2. Мэтады харчаваньня і лячэнь-ня, якія ўжываюцца, даюць пера-важлівае процант значнага паляп-шэньня сярод хворых, якія прайшлі 6—8-тыднёвы курс карыстаньня ды-эттычнай сталюўкай.
3. Адносіны да хворых як з боку мэдыцынскага, так і абслугоўваю-чага парсаналу добрыя, таварыскія.
4. З прычыны пашырэння ся-род працоўных гораду Менску хвароб органаў траўленьня жыў-насьці, неабходна на падставе вы-шэй адзначаных вынікаў дыэттыч-нага лячэньня, далейшае і значнае пашырэнне сталюўкі, бо яна на-бывае значнае здаруньні ў поў-ным сэнсе гэтага слова.

прычыны адсутнасьці да гэтага часу арэнтаваныя зьявае ад бу-даўнічых арганізацый, вызначыць колькі не хапае рабочай сілы цяжка.

Усяго, паводле прыблізных да-ных, на будаўнічых работах у ця-перашнім сэзоне будзе залята ка-ля 30.000 чал.

Новыя дамы для рабо-чых

Па лініі папяровай працісловацы ў гэтым годзе на новае вятарнае буда-ўніцтва адлучана: жалкаператыві фаб-рыкі «Спартак»—10.000 р., «Прафіцэра»—8.600 р., імя Сталіна—3.000 р., імя Леніна—4.000 р. і фабрыкі «Гэрой працы»—15.000 р.

Дабрабыт горду

Камгас распачаў падрыхтоўчую працу да надыходзячага сэзону па грамадзкіх работах і добрабыце гор-Менску. У галіне добрабыту згодна пляну намечана забрукаваньне ра-ду вуліц і трактаў, у тым ліку Лажойскага і Чэрвешскага трактаў, Чырвонаармейскай і Глухой вул. Гэтыя работы нядаўна здалы Га-дальструю. На гэту мэту будзе за-трачана каля 22.000 руб. Апрача гэтага будзе закончана і забрука-ваньне вуліц, якое пачалося яшчэ ў мінулым годзе (Сураскі рынак і інш.). Ва ўправу рэспубліканскага інжынера прадстаўлен на зацьвер-джаньне праект новага дрыўлянага мосту на рацэ Сьвіслач у Башарах. Капітальна будзе адрамантаваны Татарскі мост. Плянам намечана адрамантаваньне 100 мосцікаў і пабудова 10 новых бэтонных мосці-каў замест дрыўляных. У гэтым сэзоне намечана пабудова новых грамадзкіх прыбральняў на пло-шчы Парыскай Камуны і ў Гарад-кім садзе і рамонт існуючых пры-бральняў.

ТЭАТР І КІНО

„Два друга, модель и подруга“

(Кіно «Культура»)

Невідлікі мылаварны завод. Працэ работы на гэтым заводзе. Два маладыя рабочыя Ахаў і Махаў напруджана працуюць, каб выкаблыць машыну, якая выпускае сырнікі для ўлакоўкі мыла, і, урошце, дасягаюць мэты. Пуск такога машыны адбыўся нават ад прыватніка, які абвешчваў завод скрынкамі. Апошні ўсімі мерамі імкнецца перашкодзіць маладым рабочым пусціць машыну. На заводзе в-за бюракратычных адносін адміністрацыя машыны ня прызнае годна, тое сама адарылася і ў павец, куды панеслі сваю мадэль рабочыя, і золькі ў гурбні Ахаў і Махаў дабіліся праўды. Вось тэма новай савецкай камедыі, якая пярэ дэманструецца ў кіно „Культура“.

Гэта адзін з першых фільмаў, у якім велікі арганізацыя, тэрор і каментарыя нававана ў выслай форме камедыі гісторыі аднаго вываходніцтва маладых

рабочых. Тут няма трафарэту. Кожны момант у камедыі ўмела пабудаваны, артысты добра комікі, шмат удалых камічных сітуацый, — усё гэта выклікае адзоровы смях у глядача. Рэжысэр Папоў дасягнуў свае мэты ў тым, што становіцца тыпны камедыі прап увесць ход вярціны карыстаюцца вялікім спачувальнем глядача, а адмоўныя выклікаюць вялікае абурэнне. Прыгоды маладых рабочых у часе падарожжа з мадэллю, спачатку ў павец, а потым і ў гурбні, вельмі жыццёвыя і педуманыя. Цікава паказаны ў камедыі і адмыкі прыроды. Вельмі добра падрабрана тыпаж. Слабавата толькі высьмейва бюракраты адміністрацыі фабрыкі ды павятовых чыноўнікаў, але гэта зусім нязначны недахоп.

Гэта камедыя павінна быць шырока паказана шырокім масам, а тамсама неабходна пусціць яе і ў вёску.

Опера „Фауст“ на беларускай мове

21—23-га сакавіка ў Белдзяржтэатры выключна студэнтамі Белдмузтэхнікум будзе вастаўлена палком на беларускай мове опера „Фауст“. У оперы ўдзельнічае аркестр з 40 чалавек, хор—45 чалавек, балет з 20 чал. На першую паставоўку мяркуюцца запраціць у Масквы рэжысэра Маскоўскай кансэрваторыі Ігумнава і вядомага музычнага крытыка

Б. Браўдо. Паставоўка ідзе ў новым афармленні. Ставіць оперу настаўнік рэжысэрскае класы музтэхнікуму Востоваў. Мяркуюцца даць рад спектакляў у рабочых клубах, каб паказаць дасягненні музтэхнікуму. Зараз ідуць умоўленым тэрмам рэжысэры. Генэральная рэвельцыя адбудзецца 19-га лютага.

Абслугоўванне працоўных на роднай мове

Пры клобе „Камунальнік“ арганізаваны вачэрнія курсы для вывучэння беларускай мовы. У сувязі з тым, што ў пракалектывах цырульнікаў і камінароў большасць рабочых—яўрэі, саюз камунальнікаў запрапанавалі мясцомам гэтых калектываў перавесці дзелаводства і масавую працу на

яўрэйскую мову, забяспечыўшы абслугоўванне і іншых груп рабочых на роднай мове. Мясцомам камунальнага трэсту, кватэрнай капэрацыі, пажарных каманд, групам прыватных прадпрыемстваў запрапанавана перавесці ўсю сваю працу на беларускую мову не пазней 15 мая, а на мясцомах камгасу—з 1 сакавіка.

МЕНСК

Дакуманты з рэвалюцыйнага мінулага

У беларусімі центрархіве ў справах нацыянальнай будымага менскага губарнатара за 1879 г. знойдзена справа па абвінавачанні студэнта пецярбургскага універсітэту Гаховіча ў распаўсюджванні часопісі „Вперед“ выданьня „Земля и Воля“ і інш. рэвалюцыйнай літаратуры. Гэта рэвалюцыйная літаратура, ян устаноўлена, распаўсюджвалася тады ў Менску ў вялікай колькасці. У Гаховіча была тамсама знойдзена фатаграфічная карта Веры Засулч. Матэрыялы па гэтай справе вывучаюцца зараз у Інбелмульце.

Ад'езд тав. Хацкевіча

Сакратар ЦВК БССР тав. Хацкевіч выехаў у Маску, дзе ён зробіць у прывіднаму Савету Нацыянальнасцый даклад аб эканамічным і культурным абслугоўванні надмешасцый Беларусі.

Новыя вэтэрынарныя амбуляторыі

Учора вэтэрынарнае бюро Наркамзему перавяло па 6.000 руб. Магілёўскай і Аршанскай акругам на пабудову ў сельскіх мясцовасцях новых вэтэрынарных амбуляторыі заводзе выпрацававага Наркамземам тыпу. Амбуляторыі будуюць пабудаваны ў гэтым жа сезоне.

Падрыхтоўка будаўнікоў

Наркампрада арганізаваны курсы па мэтару ЦТГ'а па падрыхтоўцы будаўнікоў. Курсы пачынаюць сваю працу з пачатку сакавіка. У працягу сезону мяркуюцца выпусціць 360 чалавек камешчыкаў, бетоншчыкаў і тынкаўшчыкоў.

5-гадовы юбілей МОПР'у

18 сакавіка адбываецца 5-цігадовы юбілей беларускага МОПР'у. Доклады аб дзейнасці МОПР'у за гэтыя 5 год будуюць праводзіцца па ўсіх ачэйках, па заводах і ўстановах. Доклады будуюць зьявяцца з працэсам Грамады. Будую арганізаваны ўрачысты сход у Дому Культуры, вечары па клубах, агіт-аўтаматбі і г. д. Падрабязны план святкавання 5-цігадовага юбілею будую разасланы па ачэйках.

Выйгрышы па пазыцы індустрыялізацыі

1-га сакавіка ў беларускай канторы Дзяржбанку пачаўся выплата па выйгрышах пазыкі індустрыялізацыі. За першы ж дзень было прадаўлена для аплата 46 выйгрышаў на суму 1984 р.; большая частка выйгрышаў па 100 р.

Пажарны інвэнтар для Беларусі

Усебеларускае пажарнае таварыства закліпа ў Маскве 300 пажарных машын, 15.000 метраў пажарных рукавоў, касан, драбін і інш. інвэнтару на суму 125.000 р. Прыбыўшы пажарны інвэнтар будую размярнувацца на льготных умовах паміж пажарнымі арганізацыямі БССР.

Яўрэйскія хаты-чытальні

Менская аіруговае нацыяналіста дала дырэктыву аб умацаванні райвыканамам культурнае працы сярод сялян-яўрэяў. У вёсках, дзе ёсць значны ліч селян-яўрэяў, будую адкрыты пры хатах-чытальнях і народмах чырвоныя кутні з неабходнай яўрэйскай літаратурай. Больш актыўныя селяне-яўрэі і яўрэйская моладзь павінны быць уцягнуты ў месцінавыя вачэрнія школы. Адаведная дырэктыва дана і па лініі Анрза адносна аграмацічнай дапамогі яўрэйскаму насельніцтву. У мэтах лепшага абслугоўвання дзяцей яўрэяў-сялян, якія жывуць далёка ад мястэчка, школамі, настаноўлена арганізаваць пры сямігодках інтэрнаты.

Чырвоныя франтавікі і японскі паэта ў АБВШ

Чырвоныя франтавікі Нямеччыны і японскі паэта Акіта наведалі Аб'яднаную Беларускаю Вайсковую Школу, дзе знаёміліся з паставоўкай працы ў школе, з адносінамі камісладу да чырвонаармейцаў і г. д.

ПРЫЕЗД ДАНЦЫГСКАГА КУПЦА. У Менск прыехаў з Данцыгу прадстаўнік буйнейшай намірцыянай лясной фірмы „Гольдбэргер“—Г-н Галлен. Г-н Галлен прыехаў у Менск для заключэння з'ездзі з Лесбелам на куплю дубовых лесаматэрыялаў для фірмы у Данцыгу.

ПЛЕНУМ САЮЗУ ПРАЦАСЬВЕТЫ. Учора ў доме Працасьветы адкрыўся пленум саюзу працасьветы. У парадку дня стаіць даклад нам. наркамасьветы тав. Валасвіча аб сьстэме народнае асьветы.

«Спорт»

Курсы кіраўнікоў фізкультуры

Жлобінскі райсавет фізкультуры арганізуе раённыя курсы па падрыхтоўцы вясновых кіраўнікоў для масавай фізкультурнай работы летам.

Конкурс на вясновага фізкультурніка

У м. Побалава, Рагачэўскага раёну, гуртком фізкультуры праведзен першы ў Бабруйшчыне, конкурс на лепшага вясновага фізкультурніка.

Першае месца ўзяў селянін Ліпскі, другое—Туркаў і трэцяе—Хайкін.

Гурток з 215 фізкультурнікаў

У Жлобінскім гуртку фізкультуры пры саюзе чыгуначнікаў налічваецца 215 чал. У цяперашні момант пры гуртку працуюць наступныя сэкцыі: па цяжкай атлетыцы, лыжная, гімнастычная, шахматна-шахматная і стралковая.

Тамсама арганізавана група памоднікаў інструктароў.

Радыё-перадача 3-га, субота

6.00—6.30 Гутарка з веруючымі і няверуючымі з цыкля: „Кніга быцця“.

6.30—7.10 Беларускае радыё-газета № 40 (з польскім аддзелам).

7.10—7.40 Гутарка Асоавіяхіму на тэму: „Роля Асоавіяхіму ў справе ваянізацыі працоўных жанчын“.

7.40—8.10 Гутарка ЦК ЛКСМ.

8.10—10 Канцэрт.

ПАПРАўКА

У № 53 „Зьвязды“ зьмешчана тэлеграма з Варшавы: „Аршшт т. Варскага“. Павінна быць ня „Варскі“, а „Жарскі“.

Паведамленьні

— У суботу, 3 сакавіка, а 6-й гадзіне ўвечары, у памяшканні гаррайкому КП(б)В адбудзецца пленум райпраўдленія шэфтаварыства, на які запрашаюцца тамсама старшынні ВВ. Прэзыдыум райпраўдленія.

— Падгабінат. У суботу, 3-га сакавіка, а 7 гадзіне вечара ў памяшканні педагагічнага габілету пры доме Асьветы адбудзецца апошняя сэрыя дакладаў аб 1-м усеагульным педагагічным зьездзе.

Будую прачытаны даклады аб дашкольнай сэкцыі, аб непаспяхавым дзіціці, аб тастах і аб арганізацыйна-праграмных пытаньнях зьезду.

Запрашаюцца педагогі, пэдагагі і ўрачы.

— Літоўская сэцыя. У падзелку, 4-га сакавіка, а 7 гадзіне ўвечары, у залі літоўскай сэкцыі пры клубе Карла Маркса (пад'езд з вул. Карла Маркса) адбудзецца сход літоўцаў.

Будую заслухаў даклад пэдагага прыбылага з Літвы пэдагагічнага тав. Вігуаса на тэму: „Палітычныя партыі Літвы, дэмакратыя і фашызм“.

— У суботу, 3-га сакавіка, а 7-й гадзіне ўвечары ў клубе імя Карла Маркса адбудзецца вялікі мітынг-прысьвечаны „Духтыдніёну АЗЭТ“ у Менску і анрузе.

З прамовамі выступляць т. т. Галадзе, Бэйлін, Карп, Прышчэпаў, Буяін, Анулін, Яцкевіч і Ценцыпер.

Пасья мітынг—канцэрт. Білеты размярнуваюцца на прадпрыемствах і ў ўстановах фабрыкамаші, мясцомам і ўпоўнаважанымі АЗЭТ.

— Камісія па прыёме на курсы падрыхтоўкі ў рабфай, ВМУ і тэхнікумы засьядзе ў суботу, а 8-й гадзіне ўвечары, у клубе КІМ'у.

У нядзелку а 12-й гадзіне дня адбудзецца сход усіх падаўшых заявы.

Адказны рэдактар Ян АСЬМОЎ

ТЭАТР. КІНО

Дзяржаўны Яўрэйскі ТЭАТР БССР Субота, 3 сакавіка „Праздник в Касриловке“ Білеты ў касе тэатру ад 12—3 і ад 5 гадзіне увеч. і ў рабочай тэатральнай касе ад 11 з пал., —2 і ад 4—6 гадзі.

Кіно-тэатр „Культура“ Камедыя на фоне нашых дзён „ДВА ДРУГА, МОДЕЛЬ І ПОДРУГА“. Звыш праграмы: хроніка Совкіно № 114.

Кіно „Чыгуначны Зорка“ Градывёвы баавік „ДВА ОХОТНИКА“ Маст.-песы. драма у 7 частках.

Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“ „СЫН ВОЖДЯ“ 2 сэрыі ў 14 ч. у адзін сеанс. На 1-ы сеанс усе білеты па 25 к. Пачат. сеансаў: а 6 ч. Каса—ад 6 гадзі. веч.

Кіно „Пэтра-Ільіч“ МАСТАЦКІ БЫТАВЫ ФІЛЬМ „НА РЕЛЬСАХ“ драма ў 6 частках Звыш праграмы—хроніка Совкіно № 112.

У нядзелку, 4-га сакавіка, а 8 гадзіне ўвечары у Дому ПРАЦАСЬВЕТЫ адбудзецца ВЯЛІКІ ДЫСПУТ на тэму:

„Леў Толстой і наша сучаснасьць“

Уступнае слова праф. С. Я. ВОЛЬФСОНа ПРЫМАЮЦЬ УДЗЕЛ: Праф. Бузуў, тав. Бадуў, дац. І. В. Герчынаў, дац. М. Б. Голман, тав. Ш. Голдбэрг, праф. І. І. Замочні, праф. У. І. Пача, праф. М. Н. Пятуханіч, дац. І. Рыўня, дац. А. А. Санніч, дац. М. С. Югаў, дац. Н. Н. Шчэпаў і іншыя.

КАТАЛЁГ

цэн на насенне на 1927-28 апэрацыйны год па сьстэме ЦЭНТРАЗЕМ-СКЛАДУ і сельска-гаспадарчай наапэрацыі для ўсяе БССР

№	НАЗВА	Адлускная цана				№	НАЗВА	Адлускная цана			
		За 10 кг	За 1 мілі	За 100 грам	За 10 грам			За 10 кг	За 1 мілі	За 100 грам	За 10 грам
Гародняе насенне:											
1	Боб цукровы перловы	6 р.	80 к.	10 к.	—	42	Пятроўская жоўтая	—	4 р.	50 к.	08 к.
2	„карлікавы самы ранні“	—	80 к.	10 к.	—	43	Мейская	—	2 р.	30 >	06 >
3	„садовы доўгакаровы“	—	1 р. 20 к.	15 к.	—	44	Белая вішня	—	2 р.	30 >	06 >
Бручка сталовая:											
4	Белая і жоўтая алейная	14 р.	1 р. 70 к.	20 к.	08 к.	45	Нарыская цукровая	—	7 р.	90 к.	12 к.
5	Чырвонасельская расійская	90 р.	10 р.	1 р. 25 к.	16 к.	46	Каманвал гадоўка	—	8 р.	1 р. 25 к.	15 к.
Гарох цукровы:											
6	Ліпёды	—	60 к.	08 к.	—	47	Парнікова	—	8 р.	1 р. 25 к.	15 к.
7	Маргам іспаліскі	—	1 р. 20 к.	15 к.	—	48	Індыяні, віяні кучаравы беспадобны	—	8 р.	1 р. 25 к.	15 к.
8	Цуда Англіі—маргамы	—	80 к.	10 к.	—	Буракі сталовыя:					
9	Цуда Амерыкі	—	1 р.	12 к.	—	49	Эрфурцкія доўгія чорныя чыра	18 р.	2 р.	25 к.	06 к.
Капуста беланачанная:											
10	Ранняя эрфурцкая	—	5 р. 50 к.	65 к.	08 к.	50	Эгіпецкія плоскія	18 >	2 р.	25 к.	06 к.
						51	Эгіпецкія круглыя	18 >	2 р.	25 к.	06 к.

Уступное слова граф. С. Я. ВОЛЬФОНА
 ПРИБАЮЩЕ УДЗЕЛ: Праф. Бузу, тав. Бяду, адв. І. В. Герчынаў,
 адв. М. Б. Гельман, тав. Міх. Гольдберг, праф. І. І. Замойн, праф.
 У. І. Пача, праф. М. Н. Шатуновіч, адв. І. Рылі, адв. А. А. Сяне-
 віч, адв. М. С. Югаў, адв. Н. Н. Шчэпацін і мадаючыя
 білеты ў Дому Асацыяцы ад 12—2 і ад 5—8 г. увеч.

Усім ячэйкам Асоавіяхіму гор. Менску

У нядзелю, 4 сакавіка, а 10 г. рана ў цэнтры Дому Чыр-
 новай арміі (вул. Энгельса, 26) праводзіцца індывідуальнае
 стралякое спаборніцтва жанчын членаў гурткаў вайсковых водаў.
 Неабходна выдзяліць лепшых стральцоў. Пажадана сьпіс
 выдзеленых праслаць у Агрсавет для разьбіўкі чаргі і назва-
 чаньня часу пачатку. Сьпіс павінен быць за подпісам сакратара
 дачэйкі Асоавіяхіму.
 Умовы: Адлегласьць 15 метраў (у зямным цэнтры ДЧА) з
 дробнакаліберных стрэльбаў «ТОЗ», 6 патронаў—2 спробных і
 4 заліковых, мінаць міжнародная № 6, становішча—стоячы
 з унору, час неабмежаваны. 6 стральцоў, якія дадуць лепшыя
 вынікі, будуць нагараджаны прэміямі.

7	Мартайм іспалініскі	11	80 к.	12 к.	—
8	Цуда Англіі—нававы.	10	5 р. 50 к.	65 к.	08 к.
9	Цуда Амерыкі	11	4 > 50 >	55 >	07 >
Капуста белакачанная:					
10	Раньняя эрфурцкая.	12	6 >	70 >	09 >
11	Брауншвейгская	13	6 >	60 >	08 >
12	Авагэр.	14	6 >	60 >	08 >
13	Слава	15	5 >	60 >	08 >
14	Дэйтмара раньняя	Капуста каларовая:			
15	Чырвоначачанная «Камел. газеўка»	16	—	9 р.	1 р. 20 >
Цыбуля:					
16	Сьмешная куля	17	—	7 >	90 >
17	Эрфурцкая вазіка	Морква сталевая:			
На запытаньні					
18	Парой летні французскі	21	6 р.	80 к.	10 >
19	Репчатая	22	7 >	1 >	15 >
20	Расейскі сьвек	23	6 >	70 >	10 >
Морква сталевая:					
21	Гераневая	24	6 >	70 >	10 >
22	Навская карацель	25	6 >	40 >	06 >
23	Сьвятая Валерыя	26	3 >	1 >	12 >
24	Пармская карацель	Гурні граднаныя:			
25	Вязьнікоўскія	27	16 р.	1 р. 80 к.	20 >
26	Кляшторныя	28	16 >	1 > 80 >	20 >
27	Ножніскія	29	16 >	1 > 80 >	20 >
28	Мурамскія	30	16 >	1 > 80 >	20 >
29	Доўжыкі	31	16 >	1 > 80 >	20 >
30	Нераейныя	Пятрушка:			
31	Бярэзюўскія	32	—	2 > 50 >	35 >
Пятрушка:					
32	Карыявая тоўстая цукров.	33	—	2 > 50 >	35 >
33	Кучаравая для зелёнй	Радыска:			
Радыска:					
34	Лядзяная сасулька	35	—	2 > 50 >	35 >
35	Ружовая з белымі кончыкамі	36	—	2 > 50 >	35 >
36	Круглая «Нет подобных»	37	—	2 > 50 >	35 >
37	Парніковая	Рэдзька:			
Рэдзька:					
38	Летняя белая доўгая	39	—	2 > 50 >	30 >
39	Белая зімняя доўгая	40	—	2 > 50 >	30 >
40	Чорная зімняя	41	—	2 > 50 >	30 >
41	Майская стажковая белая				

49	Эрфурцкія доўгія чорна-чыр.	18 >	2 р.	25 к.	06 к.
50	Эгіпецкія вазікі	18 >	2 р.	25 к.	06 к.
51	Эгіпецкія круглыя	Таматы:			
Таматы:					
52	Вязікі чырвоныя раньнія.	—	7 р.	1 р.	15 к.
53	Кароль раньніх	—	7 р.	1 р.	15 к.
54	Спарк вазіяна	—	7 р.	1 р.	15 к.
55	Кароль гумберт	—	6 р.	90 к.	12 к.
56	Укроп гарэды	—	1 р. 20к.	15 к.	05 к.
57	Фасоля рэвая	—	—	60к.	08 к.
58	Цукорыя карыявая	—	2 р. 60к.	40 к.	08 к.
59	Шчавель літвскі жоўты	—	6 р.	—	70 к.
60	Сельдэрэй	—	—	1 р.	15 к.
Кораньплоды:					
Бручка карыявая:					
Бручка карыявая:					
61	Бавгольмская	—	1 р. 20к.	15 к.	—
62	Гофманская жоўтая іспал.	—	1 р. 20к.	15 к.	—
63	Морква карыявая элітапаголавая «Чомпіён»	18 р.	2 р.	—	30 к.
Бурні мармавыя:					
64	Экандорфскія жоўтыя	6 р.	60к.	80 к.	12 к.
65	чырвоныя	6 р.	60к.	80 к.	12 к.
66	Момут	6 р.	60к.	80 к.	12 к.
67	Арвін крысьвеніа	7 р.	50к.	90 к.	15 к.
Турнепс:					
68	Танкард жоўты	13 р.	1 р. 50к.	18 к.	—
69	Астэрвушломскі	13 >	1 р. 50к.	18 к.	—
70	Раньні тасьцітуднёны	14 >	1 р. 60к.	20 к.	—
Палявыя травы:					
71	Канюшына чырвоная (пермская і загра- нічная)	131 р.	—	1 р. 40 к.	—
72	Канюшына чырвоная мясцовай загатоўкі	106 р.	—	1 р. 13 к.	—
73	Канюшына белая	120 р.	—	1 р. 30 к.	—
74	Цімафейка	64 р.	—	68 к.	—
75	Сарадала	15 р.	—	18 к.	—
76	Віка	13 р. 50 к.	—	15 к.	—
77	Лубія	на высвятлена.	—	—	—



ПАСТА ДАЯ ТОЧКІ ПРАВКІ
 ЛЕЗВІЙ, БРИТВ, НОЖЕЙ И ДР. ИНСТРУМЕНТОВ.
ТРЕБЫТЕ
 ЗЕЛЕНУЮ бандероль для носов, бритв и инструментов,
 ЖЕЛТУЮ бандероль для ножей, вилок и хозяйствен-
 ных предметов.

ТЕХНО-ХИМ. ОТД.
 КООПЕРАТИВА
Гален-Москва
 МОСКВА, УЛ. ГЕРЦЕНА 5/

Высылается не менее 2-х коробок
 с ЗЕЛЕННОЙ бандеролью за 2 рубля
 с ЖЕЛТОЙ бандеролью за 1
 При получении полной стоимости (можно марками)
 за пересылку не платят.
ЗАКАЗЫ, ПИСЬМА И ДЕНЬГИ АДРЕСУЙТЕ:
 ТЕХНО-ХИМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 КООПЕРАТИВА
Гален-Москва
 МОСКВА, УЛ. ГЕРЦЕНА 5. ОТД.

Да кодама ўсіх мадаючых прыняць удзел на Усебеларускай экскурсіі працоўнай мела-
 дзі на Пяршамайскае сьвята

МЕНСК-НАСВА

У зьвязку з тым, што экскурсійнае вамаіа газ. «Чырвоная Зямля» атрымала
 ад Нармамайскага літэры на льготны праезд на чыгуны (50 проц. сьвідна), усе экс-
 курсіянты з далёкіх аругаў, Гомельскай, Мазырскай, Полацкай і інш. не знаходзя-
 чыся на шляху сьцедазаныя Менск-Масква змогуць ехаць (над з'янамаіа 10—15 руб.)
 прэста ў Маскву не залідаваючы ў Менск.
 Номт экскурсіі для такіх экскурсіянтаў без праезду на чыгуны і наведаньня
 театру—24 руб. Праезд на чыгуны з 50 - проц. сьвіднай экскурсіант павінен будзе
 апаляціць сам.

Прыём заяў і задаткаў для ўдзелу ў экскурсіі працяг-
 нуты да 10-га сакавіка
 Знач. вамаіа газ. «Чырвоная Зямля».

ГАСПАДАРЧЫЯ ЎСТАНОВЫ!

Па справах новага будаўніцтва
 — зьвязьтаецца у —
ПРАКТА-ТЭХНІЧНАЕ БЮРО
В. С. Ш. Г. Бел.
 Тэлефон 10-40. || Менск, Савецкая, 77.

ЯШЧЭ МОЖНА ПАПІСАЦЦА
НА САКАВІК М-Ц
НА ГАЗЭТУ
ЗЬВЯЗДА
 орган ЦК КП(б)Б

Не пасьпеўшыя падпісацца сьвячосовы
МОГУЦЬ АДНАВІЦЬ ПАДПІСКУ СЁНЬНЯ-Ж.

Падпісаўшыся атрымліваюць
 усе №№ «Зьвязды» ад 1-га сакавіка.

Прымо абвэстан у чарговы нумар газэты адбываецца
 да 2-ога газэты дня.

ПРЕПОДАЮ
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗ.:
 французский, немецкий, английский
 и МУЗЫКУ
 Адрес: Красновартоиск. ул. д. № 23, кв. 1.
 от 5—7 час. воч.

Згубленыя і укадзеныя
 наступныя дакуманты лічэць
 неспраўднымі:

Адресак літ. «В» № 71204 Баталевіча
 А. В. Д., выд. н-рай 1 нуч. сл. шляху
 Зах. чыг. 1644
 Членскі білет № 17667 Баталевіча В.
 Д., выд. саюзам чыгуначнікаў. 1645
 Кааперат. кніжка Кіфарбаума І. Г., выд.
 МЦРК. 1646
 Членскі білет № 29 39425 Говыкова
 Г. Г., выд. саюзам будаўнікоў. 1647
 Каап. ап. кніжка № 9143 Лева А., выд.
 МЦРК. 1648
 Кааперат. кніжка № 12737 Езавіт Т.
 А., выд. МЦРК. 1649
 Членскі білет Пашкоўскага І. А., выд.
 саюзам хэмікаў. 1650
 Пучоўная вайсковая картка Пальцаў-
 скага П. А., выд. Вуацэвскім РВК. 1651
 Вучоўная вайсковая картка Лабатага
 І. С., выд. 6. Веларуцкім ВВК. 1652